

«ДАРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ МАШЫНАБУДАВАННЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Зыходзячы з дасягнутых вынікаў, відаць, што гэты механізм у цяперашніх умовах спрацоўвае слаба. Але, тым не менш, талоўны на прадпрыемстве — дырэктар, з яго асноўнае спяганненне», — лічыць Аляксандр Лукашэнка.

На нарадзе перад тым, як заслухаць прапановы ўрада па развіцці прамысловасці і паліяпшэнні сітуацыі ў ёй, Прэзідэнт запатрабаваў інфармацыю пра рэальную сітуацыю ад міністра прамысловасці і віцэ-прэм’ера, які адказвае за гэтую сферу. Прэм’ер-міністр праінфармаваў аб мерах, якія прымае ўрад па фінансавым адзараўленні праблемных прадпрыемстваў.

Прэзідэнт запатрабаваў дакладна вызначыць, што ў першую чаргу неабходна зрабіць па развіцці гэтых прадпрыемстваў, а таксама выпрацаваць сістэмныя падыходы да вырашэння пастаўленых задач.

Падчас нарады ішла гаворка пра сітуацыю на прадпрыемствах Мінпрама ўвогуле і на чатырох сістэмаўтваральных прадпрыемствах — МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш і ІМТЗ. Кіраўніку дзяржавы было даложана, наколькі дзейснай апынулася прынятая раней сістэма мер па расоўваенні прадукцыі на знешнія рынкі. Акрамя таго, урад прапанаваў меры дзяржаўнай падтрымкі, якія павінны быць аказаны прадпрыемствам для таго, каб яны паспяхова завяршылі другую палову года і ўвогуле год.

Кіраўнік дзяржавы гэтыя прапановы ў цэлым падтрымаў. Пры гэтым перад Адміністрацыйй Прэзідэнта, КДК пастаўлена заданча весці пастаянны маніторынг эфектыўнасці праводзімай работы.

ЗАСЛУЖАНЫЯ ЁЗНАГАРОДЫ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, падпісаўшы адпаведны ўказ, удастоіў дзяржаўных ўзнагарод работнікаў розных сфер дзейнасці за шматгадовае плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, заслугі ў развіцці будаўнічай галіны, навукі, аховы здароўя, адukaцыі, мастацтва, культуры і спорту.

Ордэнам Айчыны ІІІ ступені ўзнагароджаны начальнік дзяржаўна ўнітарнага камунальнага даччынага прадпрыемства «Круглянская перасовачная механізаваная калона нумар 266» Мікалай Патрончы.

Сярод удастоеных ордэна «За службу Радзіме» ІІІ ступені генерал-маёр Сяргей Купрык, палкоўнік Уладзімір Белы.

Ордэнам Пашаны ўзнагароджаны начальнік філіяла «Нафтапераламовачная станцыя «Тураў» адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельтрансафта Дружба» Аляксандр Блоцкі.

Ордэна Францыска Скарыны ўдастоены член Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў Юрый Зуев, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Мінскай дзяржаўнай гімназіі-каледжа мастацтваў Яўген Саковіч.

Сярод удастоеных медаля «За працоўныя заслугі» дырэктар Інстытута прыкладных фізічных праблем імя А.Н.Сеўчанкі Пётр Кучынскі, генеральны дырэктар камунальнага праектна-рамонтна-будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскааблдарбуд» Уладзімір Мацвееў.

Медалём Францыска Скарыны адзначаны артыст драмы — вядучы майстар сцэны дзяржаўнай установы «Заслужаныя калектывы Рэспублікі Беларусь «Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі» Алена Баярава, дырэктар Лідскага гісторыка-мастацкага музея Ганна Драб, вядучы майстар сцэны Новага драматычнага тэатра Мінска Ігар Нікалаеў.

Шэраг ваеннаслужачых адзначаны медалямі «За адзнаку ў воінскай службе», «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граўцы».

Сярод удастоеных ганаровых званняў — артыст хору найвышэйшай катэгорыі Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г.І. Цітовіча Валяціна Крыловіч, якой прысвоена званне «Народны артыст Беларусі».

ЭЛЕКТРОННЫ РЭЦЭПТ СТАНОВІЦЦА НОРМАЙ

Пра будаўніцтва і рэканструкцыю

На базе РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава будзеца рэспубліканскі цэнтр пазітрона-эмісійнай тамаграфіі, а таксама рэспубліканская малекулярна-генетычная лабараторыя канцэрагенезу. Гэтыя аб’екты павінны быць уведзены ў эксплуатацыю ўжо сёлета. Працягваецца рэканструкцыя карпусоў Мінскага гарадскога клінічнага дыспансера з будаўніцтвам новага радыялягічнага корпусу, карпусоў 4-й гарадской клінічнай бальніцы з будаўніцтвам новага тэрапеўтычнага корпусу і прыбудовы да ўралагічнага корпусу, будынка паталагаанатамічнага бюра па вуліцы Сямашкі, будынка 6-й гарадской клінічнай бальніцы пад гарадскі цэнтр трансфузіялогіі, гаюўнага корпусу з прыбудовай кардыяхірургічнага аперацыйнага блока і блока трансплантаты ствалевых клетка. На этапе завяршэння радзільны дом 5-й гарадской клінічнай бальніцы. У наступным годзе плануецца ўвесці ў эксплуатацыю дыспансерны корпус РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава, дзіцячяя паліклінікі ў мікрааэрае «Дружба-1» і «Каменная Горка-2».

Пра айчыныныя лекі

Асвоены выпуск 62 найменняў лекаў, якія раней не вырабляліся ў краіне. Сёння доля беларускіх лекавых прэпаратаў на рынку складае каля 45 працэнтаў.

Пра дыспансерызацыю

Медыцынскія агляды і дыспансерызацыя працягваюцца. У многіх паліклініках прызначаюца дні, у тым ліку выхадныя, якія можна праціці дзявятнастны нскрыннг без чаргі. Дзіўна, што ў такія дні прыходзіць вельмі мала людзей (5 працэнтаў ад колькасці запрошаных). Разам з тым захоўваецца высокі працэнт дарослага насельніцтва, якое праходзіць медглед, — 98,6 працэнта працаздольных грамадзян.

Пра даследаванні

Сумесна з Акадэміяй навук Міністэрства аховы здароўя праводзіць фундаментальныя даследаванні са ствалевымі клеткамі, у галіне генетыкі. Большасць распрацовак маюць практычнае прымяненне. Прыкладнымі даследаваннямі, іх укараненнем займаюцца практычна ўсе рэспубліканскія навукова-практычныя цэнтры.

Пра інавацыі

Да канца года плануецца ўкараніць сістэму электроннай чаргі ва ўсіх паліклініках Мінска. Электронная чарга (па аналогіі з той, што прымяняецца ў банках) павінна упарадкаваць паток пацыентаў. Новая сістэма ўжо дзейнічае ў 39-й сталічнай паліклініцы, дзе сам пацыент на тэрмінале выбірае функцыянальнае падроздзяленне і чакае сваёй чаргі. Неўзабаве сістэма пачне працаваць яшчэ ў трох паліклініках Мінска. Наколькі хуткім акажацца працэс укаранення гэтай інавацыі, залежыць ад фінансавых магчымасцяў.

Працягваецца інфарматызацыя беларускіх паліклінік. Запісца да ўрача можна не толькі па тэлефоне, але і праз інтэрнэт. Заказаць талон можна і праз тэрмінал або інфакіос. Каля дзесяці сталічных паліклінік працуюць у анлайн-рэжыме — атрымаць адказы можна непасрэдна праз інтэрнэт. У некаторых паліклініках дзейнічае праграма-апараты

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

■ **Нельга забыць**

ГЭТА ТРЭБА ЖЫВЫМ

Мемарыяльны комплекс «Трасцянец» рыхтуецца да адкрыцця

«Трасцянец» — чацвёрты па велічыні лагэр смерці ў Еўропе. Ён стаіць у адным шэрагу з такімі крываваымі канцэнтрацыйнымі лагерамі, як «Асвенцым», «Майданэк», «Трэблінка». Назва «Трасцянец» аб’ядноўвае некалькі месцаў масавага знішчэння людзей: урочышча Благаўшчына — месца расстрэлаў; лагэр — побач з вёскай Малы Трасцянец за 10 км ад Мінска па Магілёўскай шашы; урочышча Шашкоўка — месца спальвання людзей.

Неўзабаве тут павінен адкрыцца новы мемарыяльны комплекс. Помнік «Брама памяці» — 10-метровая бронзавая скульптура, на якой паказаны пакуты вязняў, — ужо ўсталяваны. Дагэтуль памяць ахвяр фашызму была ўшанаваная, але зусім не супастаўна з маштабам трагедыі. Першы абеліск з вечным агнём у памяць вязняў канцлагера «Трасцянец» быў усталяваны яшчэ ў 1963 годзе, прычым на даволі аддаленым ад самога лагера месцы. Такое размяшчэнне тлумачылі тым, што яго «відаць з дарогі» — побач Партызанскі праспект. Але нашчадкі ахвяр «Трасцянца» з усюго свету едуць не да гэтага манумента: яшчэ адзін сціплы помнік стаіць у більым урочышчы Благаўшчына — менавіта там фашысты праводзілі сваю масавыя расстрэлы. Сюды вязуць фатаграфіі сваіх бацькоў і дзядоў людзі з Аўстрыі, Польшчы, Чэхіі, Германіі, на дрэвах развешваюць спісы і стужачкі з імёнамі загінулых.

Тое, што «Трасцянец» на дзяржаўным узроўні было вырашана зрабіць адным з самых заўважных мемарыялаў у Еўропе, можна лічыць устаўнаўленнем гістарычнай справядлівасці. А яшчэ — сведчаннем таго, што Беларусь памятае пра кожную ахвяру той страшнай вайны, што кожны забіты ці закатаваны фашыстамі на нашай зямлі чалавек — незагойная рана ў нашых сэрцах... На стварэнне мемарыяла абвясцілі конкурс. Сродкі на яго збіралі, без перабольшвання, усім светам. Узвядзенне прадугледжвае некалькі этапал. Летась у сімвалічны камень заклалі памятную капсулу з пасланнем будучым пакаленням, увосень здалі першы пускавы комплекс. Сёлета скульптуру «Брама памяці» аўтарства скульптара Канстанцана Касцючэнка ўсталявалі на месцы, дзе было знішчана каля 6000 людзей — вязняў мінскай турмы і жыхароў былой вуліцы Шырокай. Да цэнтральнага пункта мемарыяльнага комплексу — плошчы, на якой усталявана «Брама памяці», — вядзе Дарога памяці (паралельна вуліцы Сяліцкага), забрукаваная шэрай пліткай з украпінамі чорнай, якая сімвалізуе сляды зняволеных. Увесну ў рамках акцыі «Кветкі Вялікай Перамогі» ля мемарыяла з’явіўся малады яблыневы сад. Наступным пускавым комплексам першай чаргі стане стварэнне скульптурнай кампазіцыі на месцы ямы-печы ва урочышчы Шашкоўка.

Сумесна з беларускімі дзяржаўнымі і грамадскімі арганізацыямі ў праекце актыўны

■ **ЛЯСЫ «ЗАКРЫЛІСЯ»**

У сувязі з высокім класам пажарнай небяспекі забарона на наведванне лясных угоддзяў дзейнічае на усёй тэрыторыі Віцебскай, Гомельскай і Магілёўскай абласцей.

У Брэсцкай вобласці забарона ўведзена ў 12 раёнах. На Гродзеншчыне яна датычыцца 6 раёнаў. У Мінскай вобласці ўваход ва ўгоддзі забаронены ў 15 раёнах.

Сяргей РАСОЛЬКА.

■ **Акцэнты**

Разам супраць бяды

Працяглы перыяд сухога надвор’я прывёў да імклівага росту пажараў у прыродных экасістэмах. Каля 5 тысяч узгаранняў на рабілі бяды на 4 тысячх гектараў, і пажара сталі амаь ўдвая больш, чым летась. Сітуацыя закляпочаная ўрад краіны. Гэтае пытанне разглядалася на пазачарговым пасяджэнні камісіі па надзвычайных сітуацыях пры Саевеці Міністраў.

— З пачатку года па краіне адбылося каля 2900 пажараў, на якіх загінулі 302 чалавекі, у тым ліку 8 дзяцей, — адзначыў намеснік прэм’ер-міністра Анатоль КАЛІНІН.

— На думку віцэ-прэм’ера, узнікаюць пытанні наконт таго, наколькі эфектыўна арганізавана праца як па прафілактыцы прыродных пажараў, так і па іх апераўтыўным выўніленні і ліквідацыі. Чым жа яшчэ можна растлумачыць двухразовае павелічэнне колькасці ўзгаранняў у экасістэмах? І таму на пасяджэнні камісіі прагучала думка пра тое, што неабходна стварыць спецыяльную мабільную брыгады з ліку насельніцтва і добраахвотныя дружны.

— Асноўнай прычынай пажараў па-ранейшаму застаецца чалавечы фактар. А што зроблена, каб на гэта паўплываць? — задаецца пытаннем Анатоль Калінін. — Як вывляюцца факты падпалу травы і лясоў і як знаходзяць вінаватых? Толькі 5 з 9 наглядных органаў рэалізавалі свае пайнамоц-



Новыя спарбніцкі дзень Еўрапейскіх гульняў у Баку прынёс нашай камандзе чарговыя ўзнагароды. Першы камплект медалёў быў разыграны ў спартыўнай аграбавыці. Жаночыя групы выявілі наймацнейшых у мнагавор’і. Беларусые трыя ў складзе Кацярыны Барысевіч, Веранікі Набокінай і Каарыны Сандовіч стала бронзавым прызёрам Еўрагульняў. Нашых дзяўчат апярэдзілі спартсменкі з Бельгіі і Расіі.

— Мы вельмі рады, але настройваліся змагацца за золата, — патлумачыла трэнер каманды Анжэла Янусік. — У нас досыць складаная па элементах праграма: толькі тры каманды ў свеце — мы, расіянікі і бельгіякі — маюць у сваім актыве такія салты. Але цяпер, каб выйгра-

■ **Май на ўвазе!**

ЗАДАЙ ПЫТАННЕ НАЧАЛЬНИКУ СТАНЦЫ!

25 чэрвеня на чыгуначных вакзалах ва ўсіх абласных цэнтрах, а таксама ў Баранавічах і Оршы пройдзе Адзіны дзень пасажыра.

У яго правядзенні возьмуць удзел кіраўнікі і спецыялісты пасажырскай службы ўпраўлення магістралі, аддзяленняў дарогі, начальнікі станцый і вакзалаў. Пасажыры змогуць задаць спецыялістам пытанні ў усвай і пісьмовай форме. Ва ўсіх гарадах мэрпраёмства абдузэцца ў адзін і той жа час — з 14 да 17 гадзін.

Святлана БАРЫСЕНКА. protas@zviazda.by



чым пакаленням, увосень здалі першы пускавы комплекс. Сёлета скульптуру «Брама памяці» аўтарства скульптара Канстанцана Касцючэнка ўсталявалі на месцы, дзе было знішчана каля 6000 людзей — вязняў мінскай турмы і жыхароў былой вуліцы Шырокай. Да цэнтральнага пункта мемарыяльнага комплексу — плошчы, на якой усталявана «Брама памяці», — вядзе Дарога памяці (паралельна вуліцы Сяліцкага), забрукаваная шэрай пліткай з украпінамі чорнай, якая сімвалізуе сляды зняволеных. Увесну ў рамках акцыі «Кветкі Вялікай Перамогі» ля мемарыяла з’явіўся малады яблыневы сад. Наступным пускавым комплексам першай чаргі стане стварэнне скульптурнай кампазіцыі на месцы ямы-печы ва урочышчы Шашкоўка.

Сумесна з беларускімі дзяржаўнымі і грамадскімі арганізацыямі ў праекце актыўны

ўдзел прымае германскі бок, а таксама еўрапейская грамадскія арганізацыі. Ад іх Беларусь атрымала спісы імёнаў больш за 80 тысяч яўрэяў, якія былі вывезены з Германіі, Чэхіі, Аўстрыі і знішчаны ў Трасцянци. Копіі спісаў будучэ перададзены ў Беларускай дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчынай вайны.

Паводле афіцыйных звестак, усяго ў лагэры смерці «Трасцянец» загінулі 206,5 тысячы чалавек. Аднак некаторыя даследчыкі лічаць, што ахвяр «Трасцянца» было ўдвай больш. Дакладнай колькасці мы, бадай, не даведаемся ўжо ніколі. Але годна захоўваць памяць аб палеглых тут — наш святы абавязак і наша гарантыя, што падобнае на гэтай зямлі мы ніколі не дапусцім.

Дзіяна СЕРАДЗЮК. seradzyuk@zviazda.by

■ **Свята душы**

КАЛІ ГУЧАЦЬ ЗВАНЫ...

У міжнародным фестывалі «Магутны Божа», які пройдзе з 20 па 27 чэрвеня ў Магілёве, возьмуць удзел прадстаўнікі 20 краін.

У горад прыедзе амаль 600 удзельнікаў з усёго свету, уключаючы Амерыку. Можна казаць, што святая духоўнай музыкі цалкам захопіць абласны цэнтр, бо шмат яга пляцовак будзе працаваць менавіта пад адкрытым небам і за тое, каб на іх пабываць, не дзвядцятца плаціць грошы. Людзі змогуць не толькі атрымаць асалоду ад узнёслай музыкі, але яшчэ сустрэцца з артыстамі, знаўцамі народнай медыцыны, пісьменнікамі і паэтамі.

Ужо ў суботу свой шацёр каля дзягнястчынага цэнтра раскіне вялікая праваслаўная выстава-кірмаш, дзе будзе шмат сувеніраў, царкоўных рэчэў, духоўнай літаратуры. На плошчы Зорак каля кіназатра «Радзіма» кожны дзень будуць спяваць хрысціянскія групы з розных краін свету. А на Архірэйскім вале традыцыйна пройдзе святая перазову.

— Гэты фестываль унікальны тым, што аб’ядноўвае прадстаўнікоў трох хрысціянскіх канфесій — праваслаўнай, каталіцкай і пратэстанцкай, — падкрэсліла значнасць мэрпраёмства намеснік начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Магілёўскага гарвыканкама Ірына ЖАБАРАВА. — Незалежна ад таго, якую ролігію вызнае чалавек, на якой мове ён размаўляе, у якой краіне жыве, ёсць агульныя паняцці, вельмі блізкія і зразумелыя для кожнага з нас. Нездарма гаюўнай мэтай фестывалю з’яўляецца адраджэнне духоўнай культуры, пашырэнне міжнародных сувязяў і ўзаемнае духоўнае ўзбагачэнне з дапамогай музыкі.

Нэлі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 21 июля 2015 г. ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Предмет торгов (наименование, характеристики, местонахождение продаваемого имущества	Земельный участок кадастровый номер 622085708601000126, площадь 0,1643 га, Минская область, Воложинский район, д. Кучуны
Адрес земельного участка	Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Кучуны, У-10
Начальная цена	40 278 000 рублей
Сумма задатка	4 027 800 рублей
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представляющие физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УПН 190398583. Для участия в аукционе по нескольким предметам торгов необходимо внести задаток в размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продаж) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион проводится **21 июля 2015 г. в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Прим документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с **22.06.2015 по 16.07.2015 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – УП «Минский городской центр недвижимости».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 21 июля 2015 г. ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Предмет торгов (наименование, характеристики, местонахождение продаваемого имущества	Квартира, расположенная по адресу: г. Минск, ул. Осипенко, д. 2, кв. 12, общей площадью 73,1 м², жилой площадью 36,1 м². (квартира расположена на 5 этаже 9-14-этажного кирпичного дома 1976 года постройки, инвентарный номер в ЕГРН 500/Д-342350)
Начальная цена	1 287 171 000 рублей
Сумма задатка	128 717 100 рублей
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представляющие физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УПН 190398583. Для участия в аукционе по нескольким предметам торгов необходимо внести задаток в размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продаж) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион проводится **21 июля 2015 г. в 15.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Прим документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с **22.06.2015 по 16.07.2015 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – УП «Минский городской центр недвижимости».

Дарогі вайны

14 СМЕЛЬКІХ

ПА ТЫСЯЧАКІЛАМЕТРОВЫМ ШЛЯХУ СТАТАК З 700 ГАЛОЎ ГНАЛІ ЎСЯГО НЕКАЛЬКІ ПАДЛЕТКАЎ І ЖАНЧЫН

Захаваўне аб'ектыўнай гістарычнай памяці і ўклад кожнай з постсавецкіх рэспублік у Перамогу над фашызмам — гэтыя і іншыя пытанні на працягу тыдня будуць абмяркоўвацца ў беларускай сталіцы. Адкрыццё міжнароднай школы гісторыкаў «Савецкі саюз у Другой сусветнай вайне: актуальныя праблемы гісторыі і гістарычнай памяці», прысвечанай 70-й гадавіне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, адбылося ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

— Падобныя сустрэчы гісторыкаў вельмі неабходныя, — лічыць дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў ДАНИЛОВІЧ. — Каб навукоўцы мелі магчымасць кантактаваць, узгадняць свае пазіцыі, дзяліцца новымі напраўкамі. Не сакрэт, што адкрываюцца архіўныя дакументы, з'яўляюцца цікавыя публікацыі, якія дазваляюць па-іншаму паглядаць на тэму або іншы падзеі. Аднаўляюцца новыя прозвішчы, якія не былі ў свой час вядомымі, удакладняюцца некаторыя лічбы. Праблемы, якія ў першую чаргу патрабуюць абмеркавання, звязаны з захаваўнем аб'ектыўнай памяці аб гісторыі Другой сусветнай вайны. Не сакрэт, што фактычна ўвесь час і асабліва цяпер робяцца спробы пераглядзець, перапісаць ролю савецкага народа ў дасягненні Вялікай Перамогі. І справа гонару краін, якія з'яўляюцца нашчадкамі Савецкага Саюза, адстаць паміж пра нашых продкаў, каб, не саромеючыся гэтага (а яно так і ёсць), мы на увесь свет заявілі, што савецкі народ унёс вырашальны ўклад у агульную перамогу.

Як перакананы намеснік дырэктара Інстытута ўсёагульнай гісторыі Расійскай акадэміі навук Віктар ІШЧАНКА, гістарычная памяць вельмі выбарачная, і ў кожнага народа, дзяржавы свае ўяўленні пра тую ці іншую падзею, свая інтэрпрэтацыя. «Гэта цэлы комплекс праблем і поглядаў на іх, і яны розныя, — адзначае Віктар Ішчанка. — Гісторыя як навук павінна быць адзінай, аб'ектыўнай».

Міжнародная школа гісторыкаў праводзіцца пад патранажам Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў — удзельніц СНД. У ёй прымае ўдзел каля 70 маладых навукоўцаў і выкладчыкаў — прадстаўнікоў акадэмічных і адукацыйных устаноў гістарычнага профілю практычна ўсіх краін СНД. Маладыя гісторыкі з Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Малдовы, Расіі, Таджыкістана, Узбекістана і Украіны падзяляюцца сваімі навуковымі напраўкамі па тэме гісторыі Другой сусветнай вайны, абмяняюцца ўласным вопытам.

МІР ДЗЕЛЯ ЖЫЦЦЯ

Ваенна-гістарычная акцыя-паездка «Мы памятаем... Так пачыналася вайна» стартуе 20 чэрвеня. Па традыцыі ў межах праекта «Мір дзеля жывіцця» ўдзельнікі з Беларусі і Расіі наведуюць месцы, звязаныя з падзеямі Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі нашай краіны.

Сёлетая каля 70 чалавек — школьнікаў, прадстаўнікоў вясельна-патрыятычных клубав, навучальных устаноў, а таксама ветэранскіх арганізацый і Рэсавеянцэтра пры ўрадзе Расійскай Федэрацыі — пабываюць у памятных месцах Брэста, Мінска, Магілёва і Гомеля. Патрыятычная ініцыятыва — працяг цыкла памятных мерапрыемстваў, прысвечаных падзеям Вялікай Айчыннай вайны як у Саюзнай дзяржаве, так і ў цэлым у СНД.

Свято ў акне

Яшчэ сашчэплены нашы рукі...

Нямоглая, абціснутая спавіральная кашуля і старасці, маці ўжо амаль чатыры гады жыве ў горадзе, у светлым пакойчыку, дзе гадваліся мае дочкі. Калі я, перадавольваючы не абы-які супраць, забіраў яе з вёскі, дык падбэдзёрваў сябе: «У горадзе ёй будзе лепш — у цяпле, са смачнейшым наедкам...» Якое наўняе, як высветлілася, было гэтае перымержане да маці побытавыя выгоды! Дзі і цялком не пераехала яна з вёскі, бо яшчэ не вынайшлі такі спецыяльнай легкавашкі, каб з каранем, нібы саджаннем, перавезці душу.

Маці дагэтуль так і не змагла запомніць няхітры план майёй кватэры, бо жыве толькі згадкамі свайго вясковага жыцця. Па якой простаі патрэбе ёй карціць выйсці на двор, а па ваду — да калодзежа.

Я думаў, што паласую маму якімі прысмакамі, а ёй смачней за ўсё вараная з цыбулінкай ды кішчанам бульбачка, дзяронкі і клёндзі, дарма што купленыя, не з печы. Садраны на тарцы ды запраўлены смятанай гурочкак смачнейшы за банан... Спадзяваўся, што маці хоць напрыканцы жыцця трохі параскаішу, а яна ўсё імкнуча, імкнуча, імкнуча затупіцца ў свёй звыкласці. Старасць, асабліва глыбокая, дзевяностагадова, толькі азіраецца на мінулае і стараецца нават праз шчылінку не зазіраць у будучыню, каб не збянтэжыцца. Я думаў, што вось цяпер на ўсім гатовеннічым мамачы тэлебачанні нагледзіцца. Памятаю ж, як любіла яна ўрыўкамі, з дэкайці ці чапайлоу у руцэ, калі печ ці грубачка выцпеліліся, прыхніваюцца да тэлевізара, каб хоць адным вочкамі зірнуць, што там робіцца ў свеце. А цяпер жа хоць цэлы дзень глядзі!..

Але мама бацьчыць толькі працяг даўнейшага і — ані-якага распахачу. — А-я-яй, якая барабачы ў свеце, якая калатнеча, як людцы гаруюць, — уздыхае ды хрысціцца яна.

Мама знемагае ад старасці. Ужо з цяжкасцю пераоўваецца па кватэры — не жартачы насіць на сабе такі цяжар гадоў. Колькі месяцаў мінула, як пачаў вадыць яе за руку. Раніцай падаю кавеньку і дапамагам ўзняцца з ложка. Спачатку ідзём у лавеньку змыць з вахай рэшткі сну, а потым — на кухню сядзець. Такі тупае мама з дзвюма кавенькамі — з куплёнай і самай народжанай, і адной руцэ — выгнутая пад цесны сашчэп рукаў, у другой — заўсёды гатовая да цёплага сашчэпу мая рука.

Мусяць, у мяне ўжо ніколі не будзе на бевым свеце большай уцехі, чым вось гэтая — ад адчування сябе кавенкай у сухенкай руцэ мамы. Маміна рука разбіта аб работу: далонь шырокая, усё адно як кім наўмысна звыш меры падлішчана. На левай руцэ, на безымянным пальцы, у яе акурат пасярэдзіне распалавінены пазногаць. Памяць далёкага дзяцінства.

Гадкоў дзесяць было Ірынычы, калі яна ўзлялася дапамагаць сваёй маці жаць жыта. А ўспрытнёнасці яе не было, а ручкі — як пруточки, а серп важкі, для яе прынамсі, і як круцілка, якую ў руцэ не ўтрымаць... І такі востры, ды з засечкамі! Што яму той пальчык, каб пруточки, сухія сцяблі, як у руку ўзяць, убогім сажыкхвае.

І зрабіла на сабе маці пажыццёвую засечку. Ужо звыш васьмідзесяці гадоў на ёй.

Калі чалаваць мне маміныя рукі, дык трэба пачынаць не з гэтай, з «засечкай», а з правай, у якой яна звыш паўстагоддзя там трымала незабыўную розгу.

...Мне было ўжо гадоў пяць. Маці перад адыходам на працу адводзіла мяне да бабулі з дзедам. І тут я рас-

З Нінай Міхайлаўнай Сакаловай мы пазнаёмліся па тэлефоне. Яна прасіла рэдакцыю апублікаваць яе артыкулы пра родных, якія адважна змагаліся на франтах Вялікай Айчыннай вайны. І вельмі лаканічна сказала пра сябе, 16-гадовую дзяўчыну, якая разам з маці, маленькай сястрычкай і яшчэ некалькімі людзьмі арганізоўвалі эвакуацыю жывёл. Я не паве-рвалі сваім вусам. Не раз чула пра гэтую дзіўную гісторыю, але нават уявіць не магла, што на працягу пяці месяцаў па тысячакіламетровай дарозе статак з 700 галоў гналі ўсяго некалькі падлеткаў і жанчын. Гналі, каб зберагчы народнае дабро ад вайны...

А БАЦЬКА НЕ ВЯРНУЎСЯ...

У горад Ветка, што на Гомельшчыне, сям'я Барадзіных пераехала задоўга да вайны. Міхал Кірзевіч і Пелагея Кандра-таўна працавалі ў калгасе «Пралетарскага перамога», які славіўся развіццём жывёлагадоўлі. Выхоўвалі дзясей — Ніну, Пятра і Раісу. Сям'я была вельмі дружная. Па вечарах ігралі на гітары, спявалі песні. Здавалася, спакойнае, шчаслівае жыццё нішто не можа парушыць...

Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, старэйшыя Ніне было 16 гадоў. Бацьку, удзельніка Першай сусветнай, у Чырво-ную Армію прывялі 3 ліпеня 1941 года. — Калі ён ішоў на фронт, яго ўсё право-дзілі, — успамінае Ніна Міхайлаўна. — А я не пайшла. І дагэтуль не магу сабе гэтага прабачыць... Бацька яшчэ спытаў: «Ніна, а ты мяне не пойдзеш выпраўляць?» А я — у слёзы. Баялася настаўнікаў, якія ўбачаць, што плачу. Не магла тады нават падумаць, што бацька можа не вярнуцца.

Больш яны яго ніколі не бачылі. «Пра-паў без вестак», — паведаміла франтавая пошта. І толькі потым яны даведаліся, што бацька, радавы 2-га стралковага палка, пры абароне Гомеля трапіў у нямецкі палон. Загінуў 30 студзеня 1942 года ў шта-лагу № 312, у Торуні (Польшча). Быццам прасячы прабачэння за тое, што не правя-ля яго туды, ужо праз шмат гадоў пасля вайны Ніна Міхайлаўна разам з сястрой паехала ў Торунь. Тут, на месцы былога канцлагера для ваеннапалонных, і адбы-лася яе апошняя сустрэча з бацькам.

«КАМПАЗІТАР» ПАЙШОЎ НА ФРОНТ

Пётр Барадзін, брат Ніны Міхайлаўны, у ноч з 21 на 22 чэрвеня 1941 года разам з аднакласнікамі якраз святкавалі выпуск-ныя вечары. Яны, напэўна, аднымі з першых чулі гарматныя залпы, разрывы снарадаў і бомбаў. Праўда, падумалі, што гэта салют у гонар выпускнікоў.

На другі дзень учарашня дзясціклас-нікі пайшлі ў ваенкамат і адразу ж уклю-чыліся ў справу па ахове мясцовых аб-

ектаў: вадакачкі, электрастанцыі, моста праз раку Сож. Яшчэ вясной некаторыя з іх адправілі дакументы ў Ленінград — у Вышэйшае ваенна-марское інжынернае вучылішча імя Дзяржынскага. Але на здачу ўступных іспытаў запыталі толькі дваіх, у тым ліку Пятра. Нягледзячы на тое, што пачалася вайна, у вучылішчы быў вялікі конкурс. Але два «кампазітары», як ахрысці-лі курсанты Барадзіна і Пушкова, былі залічаны на першы курс.

У канцы жніўня ўсіх першакурснікаў ад-правілі ў Рыбінск, а адтуль параходам — у Праўдзінск, дзе да лістапада 1941 года яны асвойвалі вайсковую навуку. Пётр вы-рашыў стаць кулямётчыкам. Тады ён, як і ўсе таварышы, быў пад уражаннем ад фільма «Чапаеў». Адрозна пасля парада на Краснай плошчы ў Маскве 7 лістапада 1941 года курсантаў адправілі на фронт. Пётр трапіў у 66-ую марскую стралковую брыгаду, якую сфарміравалі ў Мардовіі. Са снежня 1941-га па студзень 1944-га Пётр Барадзін камандаваў кулямётным аддзяленнем на Карэльскім, Данскім, Сталінградскім, Калінінскім, Паўночна-Заход-нім і Прыбалтыйскім франтах. Падчас на-ступлення пад Невелем быў цяжка пара-нены. Выжыў толькі таму, што медыястра-



Тут, на месцы былога канцлагера для ваеннапалонных у Торуні, і адбылася апошняя сустрэча Ніны Міхайлаўны з бацькам.

адшукала яго сярэд мёртвых. Пасля таго, як выйшаў са шпіталь, служыў у падраз-дзяленні супрацьтанкавай знішчальнай ар-тылерыі. Удзельнічаў у Яска-Кішынёўскай аперацыі, вызваляў Румынію, Беларусь, Югаславію, Венгрыю. За вайну — чатыры раненні. Узнагароджаны трыма ордэнамі Чырвонай Зоркі, ордэнамі Айчыннай вай-ны ІІ ступені, шматлікімі медаламі.

НАРОДНАЕ ДАБРО

З пачаткам Вялікай Айчыннай жывіць ў Ветцы перайшо на ваенны лад. Кожны, хто мог, ім-кнуўся дапамагчы фрон-ту. Старшакласнікі ра-мантавалі прасёлачныя дарогі. Сярод іх была і Ніна Барадзіна. Цягалі ў вёдрах пясок — засы-палі ямы, каб не трэсла параненых, якіх будучы везлі па дарозе.

У Ветцы знаходзі-ўся шпіталь. Жанчыны і дзяўчаты мылі бінты, ручнікі. Вспіну прывозі-лі на Сож, давалі кавал-ка мыла. Сушылі ўсё на траве. «Аднойчы прыбегла мая сяброўка Ганначка і каза мне, каб збіралася даха-ты: маўляў, мы заўтра эвакуіруемся, — працягвае жанчына. — Мы дагэтуль нават слова такога не чулі. Куды?»

Паступілі загад — эвакуіраваць статак. Жывёла ў калгасе «Пралетарскага пера-мога» была вельмі каштоўная. Яе яшчэ да вайны закупілі ў Германіі. Трэба было ратаваць народнае дабро.

Узначаліў эвакуацыю даручылі маці Ніны Барадзіной. Пелагея Кандратаўна была перадавіком гаспадаркі, гераіняй та-гачасных газет. Да вайны скончыла жывё-лагадоўчую школу, працавала загадчыцай фермаў у калгасе. За самаадданую працу ў 1939 годзе ад самога Калініна атрымала ордэн «Знак Пашаны». У 1940 годзе Пела-гея Барадзіна ўдзельнічала ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве, за што была ўзнагароджана медалём.

—Маці практычна не бачылі: сыходзіла рана, прыходзіла позна, калі мы ўжо спл-лі, — кажа Ніна Міхайлаўна. Працавала амаль без выхадных. Пелагею Барадзіну прызначылі адказ-най за статак у 700 галоў, у тым ліку за 300 авечак і 14 коней. Фарміравала бры-гаду таксама яна. Усяго — 14 чалавек: дзясцей камсамольцаў-падлеткаў, у тым ліку Ніна Барадзіна, тры жанчыны і адзі-наццацігадовая Рая, малодшая дачка Пела-геі Кандратаўны. У дарогу выправіліся на доўгіх 18 ліпеня 1941 года.

— На воз паставілі кудар з самым не-абходным (жылі ж небагата), — успамінае Ніна Сакалова. — Не забарылі і пра гіта-ру: а раптам Пецю сустрэнем? Мы вельмі любілі брата. Я нават яго касцюмчык у кудар паклала. Для таго, каб раптам яны, параненаму, было што апрануць. Не су-стрылі. Так і падарожнічала з намі гітара п'яць месяцаў.

АДКАЗНАЯ СПРАВА

Рухаліся на ўсход. Па прыфрантавых і ты-лавых дарогах. Летам пераадоўвалі па 20 кі-ламетраў за дзень, поз-ней вясенню і зімой не праходзілі і пятыяціці. Іх дахам стала неба, а ложкам — трава.

— У нас было цыган-скае жывіцё, але жылі мы горшы, чым цыганы, — расказвае Ніна Міхай-лаўна. — У іх быў брыз-энт, а мы ўвесь час — пад адкрытым небам. І ў спякоту, і ў дождж. 700 галоў ідзе, а мы за імі. Хто з пугай, хто з палкай.

Аднойчы паглядзелася ў лясотрака: твар быў увесь чорны ад пылу. Хлопцы кантралявалі абстаноўку на конях. Больш за тое, трэба было знайсці вадалоў, каб наліцаць жывёл; добрую палю, каб іх напасвіць. Гэта была вельмі адказная справа!

Па дарозе спыніліся ў вызначаных пунктах — звычайна ў рабных цэнтрах. Там Пелагея Барадзіна рабіла справазда-ва, а ёй давалі ўказанні па маршруце да-лейшага руху. Падчас стаянч жанчыны далі кароў. Малако здавалі на прыёмныя пункты. Ім палі параненых, раздавалі мясцовым жыхарам. Таксама здавалі на пунктах падбітую або знямоглую скаціну: не ўсе жывёлы вытрымлівалі доўгі шлях. Падарожнікам там выдавалі хлеб і крупу. Больш — нічога. Трымаліся на малацэ. Штосьці з падбітай скаціны адравалі ім. Дапамагалі з харчаваннем і мясцовыя жыхары.

— У канцы жніўня мы зразумелі, што для далейшага руху нам шмат чаго не хапае, — працягвае яна. — Тады мама адправіла ў Ветку коннікаў. Хлопцы вяр-нуліся назад ні з чым: да Веткі ўжо пады-ходзілі гітлераўцы.

МАРЫЛІ ПАСПАЦЬ У ЛОЖКУ

Кожны дзень рухаліся. За выключэн-нем таго перыяду, калі жывёлы захварэлі на яшчур. Стаялі тыдзень. Лячылі статак. Далгедзелі ўсіх. Дарэчы, за ўвесь шлях па іх віне не загінула ніводнай жывёлы. Былі страты, але не ў дарозе. Жывёл, якія выглядалі знясіленымі, забіралі на месцах прыпынку.

— Самым цяжкім у дарозе было дзя-журства, — расказвае Ніна Сакалова. — Дзяжурлілі ночка, па два чалавекі. Трэба было сачыць, каб не ўцэлка жыцця, каб яе не скралі. Добра, калі месца свёідца.

У госці да чытача

ЖЫЦЦЁ ПРАЦЯГВАЕЦЦА

Карэспандэнты «Звязды» пабывалі ў вёсцы, дзе жыхароў можна на пальцах пералічыць

Тым больш прыемна, што і там, у гэтай вёсачцы Аршанкі Віцебскага раёна, дзе ўсяго некалькі дамоў, чытаюць «Звяз-ду». Валянціна Паўлаўна Логінава пражыла ў гэтай вёсцы ўсё жыццё. Яна шчыра прыхільніца «Звязды». З сярэдзіны 1960-х гадоў працавала і паштальёнкай, і начальнікам аддзя-лення сувязі... І цяпер лічыць, што «Звязда» насамрэд род-ная газета на роднай мове і такім чынам цалкам адпавядае сваіму «дэвізу».

А пазнаёмліся мы некалькі гадоў таму. Перад навагоднім святкам Валянціна Паўлаўна, старэйшына вёскі, выйграла на выніках латарэі для падпісчыкаў «Звязды» параварку. Тады яна шчыра падзякавала сваёй любі-май «Звяздзе» за падарунак і напросіла ў наступнай публікацыі адначыць, якія аўтары ў газеце ёй падбааюцца. А потым нават пакрыўдзілася за тое, што не ўсіх пахваліў ад яе імя.

— Добра, што прыхвэлі! — ві-тае нас пенсіянерка. — Праўда муж мой, Іван Алкесевіч, зусім хворы, інвалід 2-й групы... «Звяз-да» і іншыя газеты шмат пішуць пра вайну. Спадзяюся, дажы-вём да таго часу, калі ўсё, з каго здэкаваліся фашысты, будуць прыраўнаны да пацярпелых.

Яна паказала мне публікацыі з газет, прысвечаныя тэме вайны, жудаснага падрабязнасці таго, як знішчалі вёскі, які катвалі вёскі людзей. Сярод публікацый ёсць і пра яе, пра мужа...

— Я нарадзіўся ў 1935 годзе. Вайна застала нас каля мяжы з Польшчай. Бацька ў арміі ў служ-бы, а мама была хатняя гас-падыня. Добра памятаю першы дзень вайны. Бацька прыйшоў дамоў і сказаў, што нам трэба ехаць на цягніку. Гэта была наша



Валянціна Паўлаўна ЛОГІНАВА.

ве ў нашай вёсачцы, маглі спа-койна прыйсці да таго прыпынку і сесці на транспарт. Ісці да Су-ража пешшу мне, старой, цяжка. Ды і вы пастраўцець... Дойдзеш да асфальту, чакаш з надзеяй, а аўтобус не спыняецца. У Су-ражы — а ён адсюль у двух кіла-метрах — і медыцынскае ўстано-ва, аптэка, крама, царква, а ў нас нічога гэтага няма, — тлумачыць жанчына.

Яна шчыра спадзяецца, што «Звязда» дапаможа вырашыць гэту праблему. На працу аўта-крамы, мабільнай пошты не скрадзіцца: прывязуць што трэба і сөөчасова. Валянціна Паўлаў-на ўпэўнена, што калі ў вёсачцы жыве адна сям'я, нельга лічыць, што такі населены пункт зой-мрае. А можа, нехта яшчэ зой-мецца арганізацыямі. І гісторыя такіх вёсак, які Аршанкі, будзе працягвацца.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. pukshanski@vziazda.by Віцебскі раён



Муж і жонка беражліва захоўваюць дакументы, а таксама розныя публікацыі пра іх і пра тое, што іх цікавіць.

Сяргей РУБЛЕЎСКІ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 02 июля 2015 года ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ

по продаже единым предметом торгов имущества, принадлежащего открытому акционерному обществу «Минскремстрой»

Двухэтажное кирпичное здание административно-бытового корпуса общей площадью 634,4 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-457; здание склада хозяйственного с подвалом (одноэтажное кирпичное хозяйственного склада) общей площадью 84,8 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-311; одноэтажный дом из гипсолита общей площадью 27,9 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-308; одноэтажное кирпичное здание стояльного цеха общей площадью 1983,8 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-458; одноэтажный железобетонный цех лесозаготовки общей площадью 915,9 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-314; навес для сушки пиломатериалов общей площадью 229,6 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-592; одноэтажный склад-ангар из металлического профиля общей площадью 333,3 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-309; одноэтажное кирпичное здание гаража общей площадью 205,6 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-310; двухэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции общей площадью 47,2 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-638; одноэтажная кирпичная сушильная камера общей площадью 64,2 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-589; одноэтажное кирпичное здание склада общей площадью 255,6 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-456; одноэтажное кирпичное здание мебельного цеха общей площадью 367,3 кв.м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-313; навес стояльного цеха (инв. № 113018); покрытие железобетонное (инв. № 113013); теплогенератор (инв. № 4013); забор железобетонный (инв. № 113012); ворота (3 шт.); эстакада для хранения леса (инв. № 113015); наружные электростанции (инв. № 31358); кран подвесной ПТ 4363 (2 шт.) (инв. №№ 413152, 413153); камера КСО и шинный стол (инв. № 413131); конденсаторная установка ФЭБ (инв. № 413245); аспирационная системы АС-3, АС-5 (инв. №№ 413266, 413268); сети водопроводные чугунные (инв. № 308); сеть канализационная (инв. № 309); пожарный резервуар (2 шт.) (инв. №№ 113014, 113011); нагреватель Булеран (инв. № 6132171); шкаф СН1-3Р (инв. № 413120); шкафы СИЛ. ШРС (2 шт.) (инв. №№ 413125, 413126).

Предмет торгов <small>(Состав и сведения о продаваемом имуществе)</small>	
Местонахождение продаваемого имущества	Минская область, Воложинский район, Раковский с/с, аг. Раков, ул. 17 сентября, 17
Сведения о земельном участке	кадастровый номер – 62208570062000019, площадь – 1,7569 га, целевое назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений завода
Продавец имущества	ОАО «Минскремстрой» ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск
Организатор торгов	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск
Начальная цена предмета торгов (с учетом НДС)	15 641 223 661 рубль
Сумма задатка	1 500 000 000 белорусских рублей
Условие торгов	Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Наличие обременений	Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внешние задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов);
- заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, подлинным и/или копией (по форме, установленной организатором торгов);
- копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- копию устава (для юридических лиц);
- копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 с срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможен расрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся **02 июля 2015 года в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с **22.06.2015 по 30.06.2015 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок:
(017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»);
(017)200-99-78, (029)350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

К сведению акционеров ОАО «Универсам Рига»:

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится **28 июля 2015 года в 13.00 по следующей повестке дня:**

- О результатах работы Общества за 1-ое полугодие 2015 года.
- О выплате дивидендов.

Место проведения — торговый центр «Рига»:
г. Минск, ул. Сурганова, 50.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; представителю акционера — доверенность. Регистрация участников собрания — с 12.30 до 13.00.

УНП 100299878 *Наблюдательный совет.*

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0» с 22 июня 2015 года

Сумма депозита, ед. валюты	Сроки				% годовых
	до 6 месяцев	от 6 месяцев до 1 года	от 1 года до 2 лет	от 2 до 5 лет	
	90–180 дней	181–370 дней	371–740 дней	741–2000 дней	
Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, заключенных до 17.06.2015 года					
1–10 000 000	28,0	29,0	30,0	30,3	
10 000 001–50 000 000	28,1	29,1	30,1	30,4	
50 000 001 и более	28,2	29,2	30,2	30,5	
Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, заключаемых с 17.06.2015 года					
1–10 000 000	18,0	19,0	19,5	19,8	
10 000 001–50 000 000	18,1	19,1	19,6	19,9	
50 000 001 и более	18,2	19,2	19,7	20,0	
Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро					
1 – 500	5,30	5,40	5,50	5,50	
501 – 5 000	5,35	5,42	5,50	5,50	
5 001 и более	5,40	5,45	5,50	5,50	
Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в российских рублях					
1 – 15 000	8,40	8,80	9,10	9,30	
15 001 – 150 000	8,50	8,90	9,15	9,40	
150 001 и более	8,60	9,00	9,20	9,50	

Настоящие ставки применяются: для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, заключенных с 01.08.2013 до 22.06.2015 – с 23.07.2015; для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, заключаемых с 22.06.2015 – с 22.06.2015

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК  **136**

время работы Контакт-Центра Банка
8,00 – 20,00 – рабочие дни
8,00 – 18,00 – выходные и праздничные дни

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life), velescom, МТС) – по тарифам оператора связи. www.belapb.by
Консультация оказывается бесплатно.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 4 от 08 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь, УНП 100693551.

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «Старт 2.0» № _____

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белаггропромбанк» (ОАО «Белаггропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице _____ действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(я) в дальнейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Вкладчик вносит наличными или перечисляет безналичным путем денежные средства в белорусских рублях на вкладной (депозитный) счет №3414.
- Вкладополучатель принимает их, обязуется обеспечить их сохранность и возмездно вернуть наличными денежными средствами, либо безналичным путем (по усмотрению Вкладчика) сумму вклада (депозита) и начисленные проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
- Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) вклада (депозита):

Сумма вклада (депозита) цифрами	Сумма вклада (депозита) прописью	Валюта вклада (депозита)
		Белорусские рубли

- Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете составляет 185 (Сто восемьдесят пять) календарных дней с _____ по _____. Дата наступления срока возврата вклада (депозита):
- Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте вклада (депозита).
- Размер основного процентного дохода по вкладу (депозиту) определяется с применением основной процентной ставки, которая на дату подписания настоящего договора составляет: за период с 1 по 30 день хранения (_____) процентов годовых; за период с 31 по 61 день хранения (_____) процентов годовых; за период с 62 по 95 день хранения (_____) процентов годовых; за период с 96 по 185 день хранения (_____) процентов годовых.
- Вид основной процентной ставки – фиксированная.
- В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления даты его возврата, предусмотренной пунктом 4 настоящего договора (досрочное расторжение договора), Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую сумму наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме.

- Внесение Вкладчиком (или иным лицом) дополнительных взносов допускается только в период с 1 по 30 (включительно) день хранения. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке прекратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит) с уведомлением об этом Вкладчика на своих информационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет.
- За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленного дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пени в размере 0,01 (Ноль целых одной сотой) процента от несвоевременно возвращаемой (выплаченной) суммы за каждый календарный день просрочки.

- Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, предусмотренный пунктом 4 настоящего договора, то сумма вклада (депозита) с учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополучателем платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, на счет по учету срочного банковского вклада (депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0» сроком хранения 371 календарный день. Со дня указанного перечисления хранения суммы вклада (депозита) осуществляется на условиях, определенных Спецификацией услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Система сбережений Линия роста 2.0», утвержденной решением Финансового комитета от 17.06.2013 года, протокол № 51, и опубликованных в газете «Звезда» от _____ № _____, а также на официальном сайте Вкладополучателя.

- Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для исполнения Сторонами, определяются Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белаггропромбанк» «Старт 2.0», которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и официально опубликованы в газете «Звезда» от _____ № _____, на официальном сайте ОАО «Белаггропромбанк» в сети Интернет (www.belapb.by) и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.

- В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по настоящему договору возврат денежных средств Вкладчику осуществляется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (заявлении), в течение 5 (Пять) календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по возврату вклада (депозита) по обстоятельству, предусмотренному законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада (депозита) производится в установленном этим законодательством порядке.
- Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на вкладной (депозитный) счет Вкладчика и действует до момента полного возврата Вкладополучателем Вкладчику суммы вклада (депозита) и начисленных процентов по вкладу (депозиту) (закрятия вклада (депозитного) счета).

- Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) «Старт 2.0».

Вкладополучатель:
ОАО «Белаггропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской деятельности № _____ от _____ 20__ г., выданная Национальным банком Республики Беларусь)

Вкладчик:
Документ, удостоверяющий личность: _____
Выдан: _____

Дата выдачи: _____
Адрес: _____

Адрес: _____
Телефон: _____

БИК: _____
Должность: _____

_____ подпись _____ фамилия, инициалы _____

Отношение к США в рамках Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) не имею имею

_____ (подпись) _____ (фамилия и инициалы) _____ (дата)

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «Старт 2.0» № _____

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белаггропромбанк» (ОАО «Белаггропромбанк»), именуемое в дальнейшем «Вкладополучатель», в лице _____ действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(я) в дальнейшем «Вкладчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Вносить вносит наличными или перечисляет безналичным путем денежные средства в белорусских рублях на вкладной (депозитный) счет №3414.
- Вкладополучатель принимает их, обязуется обеспечить их сохранность и возмездно вернуть наличными денежными средствами, либо безналичным путем (по усмотрению Вкладчика) сумму вклада (депозита) и начисленные проценты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- Вид договора банковского вклада (депозита): срочный.
- Сумма вклада (депозита) на дату внесения (перечисления) вклада (депозита):

Сумма вклада (депозита) цифрами	Сумма вклада (депозита) прописью	Валюта вклада (депозита)
		Белорусские рубли

- Срок хранения денежных средств на вкладном (депозитном) счете составляет 185 (Сто восемьдесят пять) календарных дней с _____ по _____. Дата наступления срока возврата вклада (депозита):
- Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте вклада (депозита).
- Размер основного процентного дохода по вкладу (депозиту) определяется с применением основной процентной ставки, которая на дату подписания настоящего договора составляет: за период с 1 по 30 день хранения (_____) процентов годовых; за период с 31 по 61 день хранения (_____) процентов годовых; за период с 62 по 95 день хранения (_____) процентов годовых; за период с 96 по 185 день хранения (_____) процентов годовых.
- Вклад (депозит) и причитающиеся по нему проценты выплачиваются в валюте вклада (депозита).
- Вид основной процентной ставки – фиксированная.
- В случае истребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления даты его возврата, предусмотренного пунктом 4 настоящего договора (досрочное расторжение договора), Вкладополучатель обязан выплатить истребуемую сумму наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме.

- Внесение Вкладчиком (или иным лицом) дополнительных взносов допускается только в период с 1 по 30 (включительно) день хранения. Вкладополучатель имеет право в одностороннем порядке прекратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит) с уведомлением об этом Вкладчика на своих информационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет.
- За несвоевременный возврат (по вине Вкладополучателя) денежных средств с вкладного (депозитного) счета Вкладчика или несвоевременную выплату (по вине Вкладополучателя) начисленного дохода Вкладополучатель обязан уплатить Вкладчику пени в размере 0,01 (Ноль целых одной сотой) процента от несвоевременно возвращаемой (выплаченной) суммы за каждый календарный день просрочки.

- Если Вкладчик не потребует возврата вклада (депозита) в срок, предусмотренный пунктом 4 настоящего договора, то сумма вклада (депозита) с учетом причисленных к нему процентов перечисляется Вкладополучателем платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, на счет по учету срочного банковского вклада (депозита) «Системы сбережений Линия роста 2.0» сроком хранения 371 календарный день. Со дня указанного перечисления хранения суммы вклада (депозита) осуществляется на условиях, определенных Спецификацией услуги по привлечению денежных средств во вклад (депозит) «Система сбережений Линия роста 2.0», утвержденной решением Финансового комитета от 17.06.2013 года, протокол № 51, и опубликованных в газете «Звезда» от _____ № _____, а также на официальном сайте Вкладополучателя.

- Иные условия по настоящему договору, являющиеся обязательными для исполнения Сторонами, определяются Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белаггропромбанк» «Старт 2.0», которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и официально опубликованы в газете «Звезда» от _____ № _____, на официальном сайте ОАО «Белаггропромбанк» в сети Интернет (www.belapb.by) и размещены на информационных стендах Вкладополучателя.

- В случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по настоящему договору возврат денежных средств Вкладчику осуществляется путем выплаты истребуемой суммы наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (заявлении), в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме. В случае неисполнения Вкладополучателем обязательства по возврату вклада (депозита) по обстоятельству, предусмотренному законодательством, устанавливающим гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, возврат вклада (депозита) производится в установленном этим законодательством порядке.
- Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем проведения переговоров Сторон. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
- Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Третий экземпляр договора хранится у Вкладополучателя и по требованию Другого лица выдается ему. При этом Другое лицо указывает на экземпляре договора Вкладополучателя надпись «1 экземпляр договора получен!» с указанием своей фамилии, инициалов и заверяет своей подписью.
- Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на вкладной (депозитный) счет Вкладчика и действует до момента полного возврата Вкладополучателем Вкладчику суммы вклада (депозита) и начисленных процентов по вкладу (депозиту) (закрятия вклада (депозитного) счета).
- Сохранность и возврат вкладов (депозитов) физических лиц гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- Вкладчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора срочного банковского вклада (депозита) «Старт 2.0».

Вкладополучатель:
ОАО «Белаггропромбанк»
220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3
(лицензия на осуществление банковской деятельности № _____ от _____ 20__ г., выданная Национальным банком Республики Беларусь)

Вкладчик:
Документ, удостоверяющий личность: _____
Номер: _____
Выдан: _____

Дата выдачи: _____
Адрес: _____

Адрес: _____
Телефон: _____

БИК: _____
Должность: _____

_____ подпись _____ фамилия, инициалы _____

Отношение к США в рамках Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) не имею имею

_____ (подпись) _____ (фамилия и инициалы) _____ (дата)

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «Старт 2.0»

Настоящие условия договора срочного банковского вклада (депозита) «Старт 2.0» (далее – Условия) являются неотъемлемой частью договора срочного банковского вклада (депозита) «Старт 2.0» (далее – Договор), заключаемого ОАО «Белаггропромбанк» (далее – Вкладополучатель) и физическим лицом (далее – Вкладчик), и определяют обязательные для сторон Договора права, обязанности и иные условия.

- Общие условия по вкладу (депозиту).**
 - Минимальный размер суммы вклада (депозита) составляет 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.
 - Сумма вклада (депозита), валюта вклада (депозита), размер процентов, срок возврата вклада (депозита) и иные существенные условия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, указываются в Договоре.
- Права и обязанности Сторон.**
 - Вкладополучатель обязуется:
 - Ежемесячно по истечении каждого месяца со дня поступления суммы вклада (депозита) на вкладной (депозитный) счет Вкладчика начислять на сумму вклада (депозита) проценты в размере, определенном пунктом 6 Договора и выплачивать их путем причисления к сумме вклада (депозита) (капитализации).
 - В день наступления срока возврата вклада (депозита) начислить проценты с применением основной процентной ставки, указанной в пункте 6 Договора и выплатить их путем причисления к сумме вклада (депозита).
 - По окончании срока хранения вклада (депозита) суммы вклада (депозита) наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (заявлении).
 - В случае востребования Вкладчиком суммы вклада (депозита) до наступления даты его возврата (досрочное расторжение Договора) выплатить истребуемую сумму наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет, указанный Вкладчиком в платежном поручении (заявлении) в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня предъявления требования Вкладчика в письменной форме.
 - Хранить банковскую тайну вклада (депозита) в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Беларусь.
 - Вкладчик обязуется:
 - Уведомлять Вкладополучателя в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней о намерении досрочно расторгнуть Договор.
 - В срок до 10 (Десяти) календарных дней с момента изменения информировать Вкладополучателя обо всех изменениях данных документа, удостоверяющего его личность и (или) места жительства (а также об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность физического лица, на имя которого вносится вклад (депозит), – для Договора на имя другого лица).
 - Вкладополучатель имеет право:
 - В одностороннем порядке производить перечисления лицевого счета, вызванную изменением законодательства Республики Беларусь, правил ведения бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением организационной структуры) Вкладополучателя, изменением программного обеспечения, используемого для проведения операций, изменением лицевого счета по учету денежных средств, без предварительного уведомления Вкладчика и заключения дополнительного соглашения.
 - Списывать платежным ордером, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, со счета Вкладчика денежные средства, зачисленные на счет в результате технической ошибки.
 - В одностороннем порядке прекратить (приостановить) прием дополнительных взносов во вклад (депозит) с уведомлением об этом Вкладчика на своих информационных стендах, официальном сайте Вкладополучателя в сети Интернет.
 - Вкладчик имеет право:
 - До наступления срока возврата вклада (депозита) истребовать сумму вклада (депозита), в порядке, определенном пунктом 2.2.1. настоящих Условий.
 - По истечении 30 календарных дней с даты заключения Договора частично истребовать сумму вклада (депозита) в соответствии с пунктом 2.2.1 Условий, при условии, что после совершения данной операции остаток денежных средств на вкладном (депозитном) счете будет составлять сумму не менее 3 000 000 (Трех миллионов) белорусских рублей.
 - В период с 1 по 30 (включительно) день хранения пополнять сумму вклада (депозита) в соответствии с настоящими Условиями и Договором путем внесения дополнительных взносов во вклад (депозит) в валюте вклада (депозита) наличными денежными средствами или путем безналичного перечисления в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если Вкладополучателем не приостановлен (не прекращен) прием дополнительных взносов.
 - Сумма приходящих операций по вкладу (депозиту) при их совершении наличными денежными средствами или путем безналичного перечисления в соответствии с законодательством Республики Беларусь не может быть менее 10 000 (Десяти тысяч) белорусских рублей.
 - Распоряжаться вкладом (депозитом) лично либо через представителя.
 - Выдавать доверенности и оформлять заветашные распоряжения по вкладу (депозиту) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Доверенности на получение представителем выплат и заветашные

- Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу (депозиту).**
 - При начислении процентов по вкладу (депозиту) количество дней в году принимается равным 365 (или 366) и точное количество календарных дней в месяце.
 - Основной процентный доход по вкладу (депозиту) начисляется Вкладополучателем со дня поступления суммы вклада (депозита) на вкладной (депозитный) счет Вкладчика включительно до дня, предшествующий дню возврата вклада (депозита). Если дата возврата денежных средств по вкладу (депозиту) приходится на нерабочий день, то возврат денежных средств по вкладу (депозиту) производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом проценты по вкладу (депозиту) за нерабочие дни начисляются и уплачиваются по ставке, установленной по вкладу (депозиту). При начислении процентов по вкладу (депозиту) учитываются фактически ежедневные остатки денежных средств на вкладном (депозитном) счете.
 - При досрочном возврате вклада (депозита) (досрочное расторжение Договора) по требованию В

«ЦЁПЛЕНЬКАЯ» НЕ ІДЗЕ

Лета — той самы перыяд года, калі многія жыхары Беларусі атрымліваюць асалоду ад гарачага надвор'я. Але часта не атрымліваюць яе ад адключэння гарачай вады. У сваю чаргу камунальнікі працуюць над скарачэннем тэрмінаў яе адключэння ў летні перыяд. А пра тое, ці магчыма цалкам пазбегнуць гэтай нязручнасці, расказаў начальнік упраўлення энергетыкі і навукова-тэхнічнага развіцця Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Вячаслаў ШМІТ.

Будучыня за ПІ-трубамі

«Вызначаны максімальны тэрмін — 14 дзён, за яго імкнёмся не выходзіць. Па асобных раённых цэнтрах, раёнах Мінска тэрміны адключэння нават меншыя», — адзначыў спецыяліст Мінжылкамунгаса.

Паводле яго слоў, у працэсе адключэння гарачай вады ёсць істотная неабходнасць. Дзякуючы яму ў супрацоўніку камунальных службаў з'яўляецца час для выпрабавання цэплавых сетак, а таксама на правядзенне неабходных тэхнічных і прафілактычных мерапрыемстваў на аб'ектах цэплазабеспячэння. Але скараціць тэрміны магчыма. Зрабіць гэта плянуюць за кошт замены простых сталёвых труб папярэдне ізаляванымі.

«Пры гэтым не трэба праводзіць выпрабаванні саміх цэплавых сетак, бо ПІ-трубы не схільныя да карозіі. Але цалкам адсыці ад адключэння гарачай вады пры існуючых схемах цэплазабеспячэння нельга», — растлумачыў Вячаслаў Шміт.

Удвая дасканалейшыя

Выгада ад выкарыстання папярэдне ізаляваных труб відавочная.

«Сёння ад агульнай працягласці ў 16 тыс. км перакладзена больш за 40% ПІ-трубамі. З улікам плана на гэты год усюго будзе заменена больш за 7 тыс. км, гэта значыць, мы набліжаемся да 50%», — адзначыў Вячаслаў Шміт.

Пры гэтым ён падкрэсліў, што паказчыкі па рэспубліцы адзначаюцца, напрыклад, у Брэсцкай вобласці, дзе ўжо на 1 студзеня гэтага года палова сталёвых труб была заменена папярэдне ізаляванымі.

Галоўнай прычынай пашкоджання сталёвых трубпапярэдаў з'яўляецца іх вонкавая карозія. Каб мінімізаваць рызыку карозіі, іх выпрабаванні праводзяцца ў летні перыяд.

«Калі прымяняць сучасныя матэрыялы і абсталяванне, якія дазваляюць мінімізаваць рызыкі пашкоджанняў, то ў правядзенні штогадовых выпрабаванняў пры ўмове правільнай кладкі труб няма неабходнасці. ПІ-трубы забяспечана сістэмай кантролю пашкоджанняў. У выпадку парыву яго замыкае ізаляцыя, і можна без праблем вызначыць, дзе гэта адбылося», — растлумачыў Вячаслаў Шміт.

У Беларусі папярэдне ізаляваныя трубпапярэдаў прымяняюцца амаль паўтара дзясятка гадоў, у той час як у краінах Заходняй Еўропы яны ў выкарыстанні больш за 40 гадоў. Доля ПІ-труб дасягае 80% ад агульнай колькасці пракладзеных сетак. Масавая замена ПІ-труб пачалася ў Беларусі ў 2006 годзе. У кожнай вобласці працуе як мінімум адно прадпрыемства, якое іх вырабляе. Кошт кіламетра ПІ-трубы складае каля 1 млрд рублёў.

Ілья КРЫЖЭВІЧ, kryzhevich@zviazda.by

■ Ведай нашых!

ІМІДЖ — НЕ ЎСЁ

Сусветная выстава ў Мілане EXPO-2015 спявае і скача, а таксама наладжвае дзелавыя кантакты паміж краінамі

Харчовая экспазіцыя планетарнага маштабу, якая праходзіць пад дэвізам «Накармі планету. Энергія жыцця», як вядома, адкрылася ў гэтым італьянскім горадзе 1 мая і будзе доўжыцца да 31 кастрычніка. Тут прадстаўлена каля паўтары сотні краін, кожная з якіх дэманструе найлепшыя тэхналогіі ў вытворчасці, перапрацоўцы, транспартаванні і захоўванні розных прадуктаў харчавання.



Наведвальнікі знаёмяцца з інфармацыяй пра Беларусь.

EXPO-2015 — не толькі магчымасць у найлепшым выглядзе паказаць усяму свету патэнцыял сваёй краіны, але таксама ўнікальная пляцоўка для вырашэння дзелавых пытанняў і прасоўвання сваёй прадукцыі на новыя рынкі. А таму ў гэтыя месяцы Мілан, мабыць, самае папулярнае месца на планеце.

Сюды спешаюць прадстаўнікі дзелавых пляцоўкаў краінаў, якія дэманструюць свае ўрадаў, кіраўнікі рэгіёнаў і нават дзяржаў.

Ці трэба казаць, што кожная з краін — удзельніца гэтай экспазіцыінай пляцоўкі вельмі напастаралася, каб прадставіць сябе ў самым лепшым выглядзе і прыцягнуць увагу максімальнай колькасці гасцей. Напрыклад, самыя вялікія па плошчы павільёны Італіі, дзе прадстаўлены кожныя яе рэгіён, дэманструюць найноўшыя, а таксама традыцыйныя тэхналогіі вытворчасці віна, аліўкавага алею, пасты, сыру...

Казахстан прываблівае наведвальнікаў 3D-эфектамі. Кувейт — вялікай колькасцю золата, якое ўрад гэтай краіны ўкладвае ў тым ліку ў развіццё аграрнай сферы. У выніку нават пустыня дае ўраджай. Германія дэманструе сваім навуковым прагрэсам у вытворчасці прадуктаў харчавання. Расія кож-

ны дзень ладзіць багатыя дэгустачыя нацыянальных страў.

Прыёмам адзначыць, што невялікі, але прадуманы да дробязяў беларускі павільён «Кола жыцця» таксама прыцягвае пільную ўвагу наведвальнікаў. Паводле ацэнак спецыялістаў і прэсы, наш павільён уваходзіць у дзясятку найлепшых! Увазе наведвальнікаў прадстаўлены дасягненні Беларусі ў самых розных сферах, з якімі яны могуць азнаёміцца пры дапамозе інтэрактыўнага экрану. А арыгінальны дэзайн стэнда стаў цэнтрам фота- і відэаздымкаў. Чыстая вада, хлеб і соль — гэта тры складнікі канцэпцыі беларускай экспазіцыі. На пакрытым зеляніткай травой узгорку стаіць вадзяны млын з гіганцкім колам, па якім леецца віртуальная вада... Прэс-сакратар беларускага павільёна Вікторыя Дзядок адзначае: абыякавы пасля наведвання нашага павільёна не застаецца ніхто, а для многіх Беларусі становіцца спраўдзеным адкрыццём.

Часцей за ўсё замежнікаў цікавіць турыстычны патэнцыял нашай краіны,



Беларускі павільён на EXPO-2015.

візавы фармальнасці, магчымасці яе наведвання. Ураджае прыгажосць беларускай прыроды, выклікае шчырую цікавасць культура і традыцыі харчавання беларусаў. У размешчаным тут жа рэстаране нацыянальнай кухні «Калі ласка» можна паспацытаваць сапраўдныя дранікі і мачанку, прыгатаваныя беларускімі кухарамі і гадныя морсы, бярэзавы сок і г.д. Актыўна разыходзяцца нацыянальныя сувеніры з лёну, саломкі, айчыны шакалад і настойкі...

Вікторыя Дзядок падкрэслівае: самабытная беларуская культура як магнітам прыцягвае ў наш павільён наведвальнікаў. Паколькі выстава доўжыцца роўна паўгода, было вырашана кожны месяц прадставіць тут мастацкі калектыў адной з абласцей Беларусі. У маі на пляцоўцы выступіў ансамбль народнай творчасці «Вышчананка» з Брэсцкай вобласці. У чэрвені гаспадарыць віцебская «Талака». Беларускі павільён правёў майстар-класы ігры на цымбалах, дудзе, скрыпцы, а на дзень «Млын моды» з поспехам паказаў калекцыю самых лепшых беларускіх мадэляў дызайнераў.

Але EXPO-2015 — гэта не толькі іміджавая пляцоўка. Кожны павільён

прадстаўляе свае дзелавыя інтарэсы і прапануе патэнцыйным партнёрам супрацоўніцтва ў самых розных сферах. У гэтым месяцы наш павільён усевакоўна знаёміць наведвальнікаў з Віцебшчынай, яе прамысловым, турыстычным, адукацыйным патэнцыялам. Дэлегацыя вобласці на чале з намеснікам старшыні Віцебскага аблвыканка Алегам Мацкевічам арганізавала яркую прэзентацыю рэгіёна і правяла дзелавыя перамовы з замежнымі партнёрамі.

Мы прадставілі гуманітарную і прамысловую сферы рэгіёна, прыватны і дзяржаўныя вытворчасці, — расказаў Алег Мацкевіч. — Цікавасць з боку замежнага бізнесу да магчымасцяў нашай краіны вельмі вялікая, таму ў гэтыя дні былі дасягнуты канкрэтныя дамоўленасці аб супрацоўніцтве. Цяпер наперадзе дзелавыя візіты ў Беларусь.

25 чэрвеня на EXPO пройдуць Дні беларускай эканомікі, якія стануць маштабнай прэзентацыяй нашай краіны.

Таццяна УЛАДЗІМІРАВА, Фота аўтара.

г. Мілан

■ Факт

Наша месца ў ШАС

Беларусь можа павысіць свой статус у гэтай арганізацыі

Пра гэта заявіў карэспандэнт «Звязды» пасля дзелавога форуму Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва (ШАС) на Санкт-Пецярбургскім міжнародным эканамічным форуме генеральнага сакратар Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Дзмітрый МЕЗАНЦАУ.

«Беларусь з'яўляецца актыўным, зацікаўленым партнёрам па дыялогу ШАС. І мы зычым ёй назапашваць новы вопыт і новыя якасці ўзаемадзеяння з усімі без выключэння краінамі ШАСАўскай сямі і павышаць свой статус у арганізацыі», — сказаў генеральны сакратар.

— Гэта тычыцца больш палітычнага ці эканамічнага складніка?

— Нельга так дзяліць. У краін — членаў ШАС баланс інтарэсаў і практыка ўзаемадзеяння падкрэслваюць тыя прыярытэты, у якіх арганізацыя складалася, — узаемадзеянне ў палітыка-дыпламатычнай сферы, гандлёва-эканамічнай і культурна-гуманітарнай.

Нагадаем, што сёння наша краіна з'яўляецца партнёрам па дыялогу ШАС. Гэты статус яна атрымала ў 2010 годзе. Апошнім часам Беларусь імкнецца змяніць свой статус у арганізацыі і стаць назіральнікам. Пра такі намер заявіў на даўна міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей па выніках праведзеных у Маскве перамоў з міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лауровым.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ, kuletski@zviazda.by

г. Санкт-Пецярбург

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ

на выполнение работ (оказания услуг) по гидравлическому испытанию трубопроводов системы отопления в общежитии учреждения образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 46.

С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 26. Срок предоставления предложений с 8⁰⁰ 22.06.2015 до 13⁰⁰ 25.06.2015. Проведение вскрытия конвертов в 15⁰⁰ 25.06.2015. Подведения итогов 26.06.2015 в 11⁰⁰. Контактные телефоны: 290 81 48, 365 32 96, 365 27 11; тел.факс 365 30 12.

УНП 10023411

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 08 июля 2015 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)					
№	Наименование продаваемого имущества	Инд. номер	Ме-сто-на-хо-ждение	Начальная цена без НДС, бел. руб.	Размер задатка, бел. руб.
1.	Зуборезный полуавтомат 5С280П 1980 года выпуска	4220623	г. Минск, ул. Социалистическая, 2	43 281 600	5 000 000
2.	Зуборезный полуавтомат 5С280П 1980 года выпуска	4220897		43 281 600	5 000 000
3.	Зуборезный полуавтомат 5С280П 1982 года выпуска	4223730		48 475 200	6 000 000
4.	Зуборезный полуавтомат 5С280П 1982 года выпуска	4223731		48 475 200	6 000 000
5.	Зуборезный полуавтомат 5С280П 1985 года выпуска	4226647		58 863 200	7 000 000
6.	Полуавтоматический зуборезный станок СТ-280.006 1986 года выпуска	4227453		62 325 600	7 000 000
7.	Полуавтоматический зуборезный станок СТ-280.006 1986 года выпуска	4227454		62 325 600	7 000 000
8.	Полуавтоматический зуборезный станок СТ-280.006 1986 года выпуска	4227460		65 788 000	8 000 000
9.	Полуавтоматический зуборезный станок СТ-280.006 1986 года выпуска	4227509		62 325 600	7 000 000
10.	Станок специальный зуборезный 280.007 1987 года выпуска	4228895		65 788 000	8 000 000
11.	Станок специальный зуборезный 280.007 1987 года выпуска	4228896		65 788 000	8 000 000
12.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1988 года выпуска	4229899		62 325 600	7 000 000
13.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1988 года выпуска	4230018		65 788 000	8 000 000
14.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1988 года выпуска	4230019		65 788 000	8 000 000
15.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1988 года выпуска	4230186		65 788 000	8 000 000
16.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1990 года выпуска	4232021		72 712 800	9 000 000
17.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1990 года выпуска	4232022		72 712 800	9 000 000
18.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1990 года выпуска	4232044		72 712 800	9 000 000
19.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1990 года выпуска	4232149		76 176 000	9 000 000
20.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1990 года выпуска	4232150		72 712 800	9 000 000
21.	Специальный зуборезный полуавтомат СТ-280009 1990 года выпуска	4232297		76 176 000	9 000 000

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденных организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копия свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуального предпринимателя; копия устава (для юридических лиц); копия платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» по адресу: ул. «Минский городской центр недвижимости».

УП «Минский городской центр недвижимости» (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»),

№700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае, если торги признаны несоответствующими в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 08 июля 2015 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционистов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 22.06.2015 по 06.07.2015 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)327-48-36 (УП «Минский городской центр недвижимости»); (017)217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

■ Перспектива

Краіна — гораду

Летась таваразварот паміж Беларуссю і Санкт-Пецярбургам склаў амаль 2 млрд долараў

У межах Пецярбургскага міжнароднага эканамічнага форуму адбылася сустрэча Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі Ігара Петрышэнкі з губернатарам Санкт-Пецярбурга Георгіем Палтаўчанкам.

Падчас дыялогу суразмоўцы закранулі тэму праектаў будаўніцтва жылля — «Беларускага квартала» ў Санкт-Пецярбургу і «Санкт-печярбургскага квартала» ў Мінску. Яны дамагліся, што больш падрабязна праекты будучы абыраваць у беларускай сталіцы 6 ліпеня, на восьмым пасяджэнні рабочай групы Савета дзелавога супрацоўніцтва Беларусі і Санкт-Пецярбурга. На пасяджэнні будучы таксама разгледзіць сумесныя праекты ў сферы прамысловасці і транспарту.

Кіраўнік беларускай дыпмісіі падзякаваў губернатара за вялікі сабыты ўклад у развіццё двухбаковага супрацоўніцтва. Георгій Палтаўчанка, у сваю чаргу, адзначыў, што супрацоўніцтва з Беларуссю прыярэтнае для Санкт-Пецярбурга. У 2014 годзе агульны таваразварот павялічыўся на 3% і склаў амаль 2 млрд долараў. Ён адзначыў добрыя перспектывы супрацоўніцтва ў галіне біятэхналогіі і канцэпцыі новай праграмы «Бяспека Саюзнай дзяржавы».

Губернатар паўночнай сталіцы Расіі прапанаваў беларускім прадпрыемствам стаць сталымі удзельнікамі выставы на базе Цэнтра імпартазамышчэння, які

адкрыецца восенню 2015-га ў Пецярбургу. Беларускі дыпламат падтрымаў гэтую прапанову, адзначыўшы, што яна будзе ўважліва прапрацоўвацца.

Пытанні развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Ігар Петрышэнка таксама абмеркаваў і са старшынёй Камітэта па знешніх сувязях Санкт-Пецярбурга Яўгенам Грыгор'евым. Летась эксперт склаў 1,267 млрд долараў (вырас на 3,4%), імпартаў — \$681 млн (рост на 2,3%). Аснову экспарту склалі пастаўкі ялавічыны, нафтапрадуктаў, спіц з нелегіраванай сталі, сыру і тварогу, мяса і субпрадуктаў свойскай птушкі, малака і вяршкоў, мэблі, цукру, палімерай этылену, пластыкавай тары.

Дарэчы, на думку Ігара Петрышэнкі, ПМЭФ — гэта пляцоўка не толькі для абмену думкамі, але і для правядзення дзелавых сустрэч і пошуку новых кантактаў як сярод бізнесу, так і рэгіянальных улад Расійскай Федэрацыі. «Беларусь вельмі актыўна развівае супрацоўніцтва з рэгіёнамі Расіі, таму для нас гэта надта важная пляцоўка. Таксама форум добра падыходзіць для пошуку інвестараў, бо тут бяруць удзел і вядомыя бізнесмены, і буйныя фінансавыя інстытуты. Таму ў ПМЭФ сёлета прымаюць удзел беларускія дэлегацыі ад Міністэрства эканомікі, Камітэта дзяржаўнага кантролю, Мінгарвыканкама і буйных кампаній», — паведамаў беларускі пасол.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ, kuletski@zviazda.by

г. Санкт-Пецярбург

ЭКАНАМІЧНЫ МОСТ

У ЛІТОВСКИМ МАРЫЯМПАЛЕ ПРАЙШОЎ ХІ БЕЛАРУСКА-ЛІТОВСКИ ЭКАНАМІЧНЫ ФОРУМ

Падобныя форуму ўжо становяцца добрай традыцыяй. Першы адбыўся ў 2005 годзе. Пазней яны праходзілі кожны год па чарзе — то ў Беларусі, то ў Літве:

Салігорск, Друскінінкі, Мінск, Вільнюс, Гродна, Клайпэда, Магілёў... Кожны з іх быў карысны для развіцця Беларуска-Літоўскай эканамічнай адносін. Але асабліва вылучыўся ў 2009 годзе Вільнюскі форум, у якім прыняў актыўны ўдзел Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка. На ім былі заддзены асноўныя напрамкі двухбаковага развіцця і дадзены гаранты абароны замежных інвестыцый з боку кіраўніка беларускай дзяржавы.

Гэта спрыяла таму, што Літва стала адным з вядучых еўрапейскіх знешнеэканамічных партнёраў Беларусі. Абедзве краіны эфектыўна супрацоўнічаюць у транспартна-транзітнай і інвестыцыйнай галінах, добрымі тэмпамі пашыраецца двухбаковае гандаль таварамі і паслугамі, турызм. Па выніках 2014 года аб'ём гандлю таварамі паміж Рэспублікай Беларусь і Літоўскай Рэспублікай дасягнуў 1,4 млрд долараў. За студзень — сакавік 2015 года паказчык склаў каля 300 млн долараў.

Аб'ём літоўскіх інвестыцый у эканоміку Беларусі ў 2014 годзе дасягнуў \$233,5 млн і павялічыўся ў параўнанні з 2013 годам на 31%. Пры гэтым прамыя інвестыцыі перавысілі 190 млн долараў (выраслі на 80%). У першым квартале 2015 года агульны аб'ём інвестыцый склаў \$57,5 млн, у тым ліку прамыя — \$46,9 млн.

У Беларусі працуе звыш 600 прадпрыемстваў з удзелам літоўскага капіталу, у Літве — каля 250 кампаній з беларускімі інвестыцыямі. На тэрыторыі Літвы створаны зборачныя вы

Аты-баты

КУРС МУЖНАСЦІ

КАРЭСПАНДЭНТ «ЗВЯЗДЫ» НА СВАЕ ВОЧЫ ПАБАЧЫЎ, ЯК ВА ЎНУТРАНЫХ ВОЙСКАХ НАВАБРАНЦЫ ПРАХОДЗЯЦЬ КУРС МАЛАДОГА БАЙЦА



У войску голяцца штодня.

СПЕЌІ НЕ БАІМСЯ — МЫ НЕ РАСТАНЕМ

Палігон «Валоўшчына», які абкружаны з усіх бакоў магутным лесам, салдаты ведаюць, як табыць множання. Спецназавы тут здаюць іспыты на права нахэння крапавага берэта, астатнія пастаянна практыкуюцца ў стрэльбе.

Вось і гэтым спякотным чэрвеньскім днём на «Валоўшчыне» чуваць стрэлы — свой курс маладога байца праходзяць навабранцы ўнутраных войскаў.

У нашу часць прызвана 375 чалавек амаль з усіх рэгіёнаў краіны, — кажа падпалкоўнік Уладзімір МАХНАЧ, намеснік начальніка вучэбнага збора па ідэалагічнай рабоце в/ч 5448.

Да нас ідуць служыць заканапа-слухмяныя людзі, без прывадаў у міліцыю. На-шы ваеннаслужачыя павінны быць менавіта такімі.

Бо пасля многія жадаюць застацца і працягнуць службу ў міліцыі. Цяпер яны праходзяць страваў, інжынерную, агнявую падрыхтоўку.

Вывучаюць нарматыўную базу, з якой сутыкнуцца падчас службы.

Суразмоўца кажа, што сярэдня ўзрост гэтых хлопцаў, якія на нашых вачах атрымліваюць баявыя патроны і рыхтуюцца стрэльцамі па роставых мішэнях, прыкладна 20 гадоў.

Амаль усе з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, нехта з вышэйшай. Некаторыя жанатыя, ужо сталі бацькамі.

«Але ўсе ўсведамляюць, што адслужыць у войску — неабходна. І калі ты сам не хочаш, ва ўнутраныя войскі цябе не возьмуць», — заўважае Уладзімір Махнач.

Пакуль адны салдаты страляюць, з іншымі непадалёк, на ўзгорку, праводзяць інструктаж, заняткі па падрыхтоўцы да стрэльбы.

— Хлопцы нармальныя, — шчыра прызнае малады сержант Мікалай Палішча, камандзір аднаго з аддзяленняў 1-й вучэбнай роты, які яшчэ сам у лістападзе быў на месцы навабранцаў.

— У іх многае атрымліваецца. Відаць, што стараюцца, а гэта галоўнае. Для іх цяпер самае асноўнае — слухацца начальніка і выконваць каманды. Мы ўсё растлумачым і пакажам.

Адметна, што за заняткамі сочыць не толькі медык, але і псіхолог, які назірае за ўсім за некалькі метраў ад агнявой.

— У нас стралковае падраздзяленне, і мне неабходна прысутнічаць, бачыць, як праходзяць першыя стрэльбы, як хлопцы спраўляюцца, рагуюць, — пад гукі выстралаў кажа Аксана Грэчняя, псіхолог в/ч 5529.

— Цікава, а як адаптуюцца да службы вайскоўцы? — Першы тыдзень — востры стрэс, пасля крыху ўсё выраўноўваецца. Аднак цяпер па 10-балльнай шкале суб'ектыўны ўзровень адаптацыі яны ацэньваюць у 7-8 балаў, хтосьці на 6.

Наша справа — суправаджаць і назіраць. Зразумела, у каго-ці ўсё паліпшаецца, а камусьці робіцца яшчэ горш. І нам важна не ўпусціць і падтрымаць гэтых хлопцаў, скарыставаць тых момантаў, якія іх напружваюць.

— З бацькамі кантактуеце? — Безумоўна. Калі трэба, самі ім тэлефануем, альбо яны нам. Размаўляем з імі таксама падчас дня наведвання.

— Тое, што ваеннаслужачым дазваляе карыстацца мабільнымі тэлефонамі, дапамагае хутчэй прызвычаіцца да войска?

— Гэта таксама немалаважны момант. У вольны час яны могуць патэлефанаваць блізім, падзяліцца ўражаннямі. Сярод ваеннаслужачых ёсць людзі эмацыяна залежныя.



«Усе ўсведамляюць, што адслужыць у войску — неабходна».



Спёка працы не замінае.

Сёння звыш 1200 ваеннаслужачых унутраных войскаў МВС РБ у розных рэгіёнах краіны прысягнуць на вернасць беларускаму народу. Удзельнічае мерапрыемства в/ч 3310 пройдзе на мемарыяльным комплексе «Курган Славы» і панячца ў 10:00.

— Гэта добра. Але скажы шчыра, ці стала для цябе служба ў войску нечаканасцю?

— Не, мяне павінны былі прызваць яшчэ раней, але далі адтэрміноўку. Праўда, я сам хацеў пайсці ва ўнутраныя войскі, бо збіраўся звязаць сваё жыццё са службай у міліцыі.

— Як успрымаеш фізічныя напружкі? — Раней займаўся гравым спортам. Нават за свой універсітэт выступаў на рэспубліканскіх спаборніцтвах. Гуляў таксама ў футбол і хакей.

З гэтым пытаннем у мяне не ўнікае. Спёка? А навошта яе баяцца?! Мы не растанем.

ЧЫСТА ПА-АРМЕЙСКУ

Сам вучэбны цэнтр падрыхтоўкі часцей мінскага гарнізона «Валоўшчына» знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад стрэльбішча. На вялікай тэрыторыі знаходзяцца кампактныя казармы, сталюка, пляц, адкрытыя класы...

Тыя, хто сёння не на палігоне, займаюцца ў размяшчэнні роты — сядзяць на табурэтах на цэнтральным праходзе і моўчкі нешта канспектуюць пад дыктоўку камандзіра. Знутры казарма засталіся двух'ярусныя ложкамі. Паміж імі стаць драўляныя тумбачкі з аса-

«МІГ-84». УРОКІ ПРАФЕСІЯНАЛА У МІНСКУ ПРАХОДЗІЦЬ ТРЭНІРОВАЧНЫ ЛАГЕР МІХАІЛА ГРАБОЎСКАГА

Адзіны прадстаўнік Беларусі ў НХЛ, нападаючы нацыянальнай зборнай Міхаіл Грабоўскі частку свайго адпачынку праводзіць у Мінску, каб навучыць маладых спартсменаў хакейнаму майстэрству.



ДАВЕДКА

Хакейнае лагера «Ніколі не здавайся!» упершыню быў праведзены ў 2011 годзе на базе роднага для Міхаіла Грабоўскага хакейнага клуба «Юнацтва».

Сёння міжнародны трэнервачы лагера Міхаіла Грабоўскага пад назвай «Графесіянал-2015. Ніколі не здавайся!» праходзіць пад эгідай Федэрацыі хакея Беларусі, а таксама пры падтрымцы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба і хакейнага клуба «Юнацтва-Мінск».

Міжнародны трэнервачы лагера для хакеістаў 1999 года нараджэння праходзіць ужо пяты раз. Сёлета яго прымае маладая пляцоўка «Чыжоўка-Арэны».

Амаль 50 дзядзёў з усіх куткоў краіны ўдзельнічаюць у трэнінг-кэмпі. Кіруе працэсам сам Міхаіл, у яго памочніках не менш вядомыя спецыялісты ў свеце хакея — амерыканскі коўч па фізічнай падрыхтоўцы Тод Норман і трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Крэйг Вудкрафт.

Для маладых спартсменаў былі падрыхтаваныя розныя тэсты, заняткі па фізічнай падрыхтоўцы, шматлікія практыкаванні на лёдзе. Па выніках трэніровак кожны ўдзельнік атрымае індыўдуальныя рэкамендацыі па рабоце над памылкамі, а таксама праграму для падрыхтоўцы да хакейнага сезона.

Хлопцы, якія добра правяць сябе, маюць магчымасць атрымаць запрашэнне ў юніёрскую зборную (U-17).

Напярэддзі адкрыцця лагера Міхаіл Грабоўскі расказаў пра трэнервачы працэс, выказаў, што галоўнае для маладога хакеіста і ўспомніў сваё дзяцінства.

— З кожным годам знаходжанна за акіянам і зносін з гульцамі і трэнерам сучаснага ўзроўню я ўсё больш пераконаваны ў тым, што без правільнай і разнастайнай базы, закладзенай на этапе стаяння гульца, немагчыма развіццё атлета, які думае, які не дзейнічае па шаблонае, але ў той жа час дысцыплінаваны і старанны на пляцоўцы. І ад трэнервачнага лагера ў гэтым годзе я чакаю менавіта адкрыцця новых магчымасцяў зносін і новых шляхоў перадачы інфармацыі хлопцам.

— Што галоўнае ў рабоце з юнімі хакеістамі? — Правільнае разлічэнне напружкі. Для хлопцаў да 15-16 гадоў трэніроўкі не павінны быць бізном, яны не павінны працаваць больш, забіваць больш, бегчы хутчэй за ўсіх, — у кожнага свой узрост для росту.

Трэнеры павінны прыносіць дзецям задавальненне, зацікаўленасць. Паспех чакае не таго, хто лепшы ў гэты момант, а таго, хто навучыцца рабіць не праз сілу, а з запалам да справы, з задавальненнем. Гэта ўзрост, калі гульцы пачынаюць ужо свядома рабіць усё тое, што да гэтага даводзілі ў іх да аўтаматызму на ўзроўні набытых рэфлексаў. Цяпер настай іх час будаваць сабе самім — таму я лічу гэты ўзрост вельмі яркім і цікавым для працы і перадачы вопыту, і чым больш будзе рознага досведу ў гэтым узросце, тым лягчэй ім будзе стаць тымі, у каго яны хочуць вырасці.

— Ці магчыма прывіць пэўны стыль тэку-ую наму пакаленню гульцоў? — Чаму не? Мне, напрыклад, ужо 31 год, а я лічу, што з мяне яшчэ можна лепш хакеіста. А ў іх якраз той узрост, калі хлопцы

убіраюць усё як губкі. Тым больш мы пакуль не ставім сабе мэты паставіць камандна тактыку, паставіць паўнаважнае гульню.

Для гэтага ёсць асабістыя трэнеры. Для нас больш важна паказаць ім «часцінку прафесіянала хакея: як трэба правільна трэнервацца, як рыхтавацца да заняткаў, як ставіцца да справы.

— Як ім у гэтым узросце павінен быць ідэальны хакеіст? — Працавітым.

— Лягчэй мець зносіны з дзецьмі або з хакеістамі, якія ўжо сфарміраваліся? — Цяжка сказаць. Таму запрашаю ў лагера прафесійных трэнераў. Я стаўлюся да маладых гульцоў як да дзядзёў і адначасова як да роўні. Я з імі на «ты», і яны са мной на «ты».

— У часы вашага стаянення як хакеіста чаго не хапала? — Ды ў юнацкім узросце якраз усяго хапала. Умовы былі створаны цудоўныя. Мяне Міхаіл Захарэў у каманду ўзяў, лядовыя трэніроўкі былі два разы на дзень, харчаванне, форма — ні ў чым не меў патрэбы. Цяпер большы ўпор на індыўдуальныя заняткі, так робіцца ва ўсім свеце.

— У лагера працуюць зааіканскія спецыялісты. Гэта значыць, што вы падзяляеце думку, што ўсё самае лепшае ў хакеі сёння знаходзіцца ў Паўночнай Амерыцы? — Так. Па розных прычынах. Спадазсяю, што нашы людзі правільна успрымуць іх веды, якімі Тод і Крэйг маюць намер падзяліцца. Не факт, што ў нас трэнеры горшыя. Але за акіянам людзі назіраюць велізарны вопыт, якога тут няма.

— Ці рэальна зборнай Беларусі ўсіх узростаў паставіць адну і тую ж гульнявую мадэль? — Неікая агульнасць стылю і задач дакладна не пераходзіла б. Гэтым мы і пакладзем пачатак у трэнервачым лагерах.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ, lobazhevich@zviazda.by

TEKHO BANK financial reports including balance sheet, income statement, and cash flow statement for 2014 and 2013.

ШМАТАБЛІЧНАЯ КРАІНА

ШМАТНАЦЫЯНАЛЬНАЯ

— *Колькі ў Беларусі пражывае нацыянальных меншасцяў?*

— Мы стараемся не ўжываць азначэнне «нацыянальная меншасць», хоць яно і агульнапрынятае. Мы кажам, што згодна з вынікамі апошняга перапісу насельніцтва (у 2009 годзе) у нас пражываюць прадстаўнікі 141 нацыянальнасці — грамадзяне Рэспублікі Беларусь.

Калі мы выязджаем на месцы, вядзём прыём грамадзян, удзельнічаем у пасяджэннях рай- і гарвыканкамаў, я агульваю пытанне: хто адчувае сябе няўтульна праз сваё нацыянальнае паходжанне ў краіне, у гэтым рэгіёне ці калектыве? За 10 гадоў (пакуль працую на гэтай пасадзе) ніводнага прыкладу не пачуў.

— *Гэта можна лічыць дасягненнем?*
— Безумоўна. Ці мала прыкладаў у Еўропе і свеце, што чалавек не хоча называць сваю нацыянальнасць? Мы карыстаемся зараз сусветнай практыкай, калі не пішам нацыянальнасць у документах, які і веравызнанне. Але яна з'явілася не ў Савецкім Саюзе, а ў свеце, таму што людзі не хочуць акцэнтаваць увагу на сваёй нацыянальнасці. Мы прынялі гэты стандарт.

— *Так складалася, што, акрамя беларусаў, на нашай зямлі здаўна пражывалі прадстаўнікі іншых народаў. Якія з іх найбольш паўплывалі на беларускую культуру?*

— Акрамя беларусаў, у нас шмат рускіх, украінцаў, палякаў, літоўцаў, татаруў, яўрэяў... Гэтыя народы сталі традыцыйнымі для нашай краіны. Калі ствараюцца сумесныя сем'і, то дзеці часта не ведаюць: па кім з бацькоў дэклараваць нацыянальнасць.

Сёння ў Беларусі зарэгістравана 26 рэспубліканскіх нацыянальна-культурных аб'яднанняў. Не рэспубліканскія значна больш — сотні. Рэспубліканскія аб'ядноўваюць людзей, якія пражываюць у некалькіх рэгіёнах. Напрыклад, у Саюза палякаў 72 першынчыя арганізацыі і каля 7000 членаў. Акрамя таго, у нас ёсць незарэгістраваны Саюз палякаў, у ім крыху больш за 100 чалавек.

— *Гэты саюз імкнецца зарэгістравацца?*

— Імкнецца. Але ў нас няма неабходнасці ў існаванні двух Саюзаў палякаў. Мы прапанавалі аб'яднаць іх. Яны не ідуць на гэта, таму што тады, па-першае, губляюцца дапамогі з Польшчы, а па-другое, вымушаны будучы паказаць, што і мала. Але, каб была стабільнасць у дзяржаве, давайце аб'ядноўвацца і будзем разам працаваць. Больш замакраты ў гэтым плане, чым у Беларусі, не прыдумаш. Саюз не зарэгістраваны, але ў той жа час мае сваю пачатку, герб, сімволіку, свае афіцыйныя бланкі. Дзе яшчэ, у якой дзяржаве такое было б магчыма?

— *Якія прычыны сёння прыводзяць прадстаўнікоў іншых народаў у Беларусь?*

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— У мінулым былі розныя прычыны. Але ў наш час, я ўпэўнены, стабільнасць і ўпэўненасць у заўтрашнім дні. Акрамя таго, заканадаўства, якое ў нас існуе для людзей, якія сюды прызджаюць. Чалавек разумее, што ў Беларусі ён знойдзе працу. Калі гэта сямейныя людзі з дзецьмі, то іх прываблівае, безумоўна, магчымасць расціць і выхоўваць дзяцей ва ўмовах з нармальным стаўленнем да любой нацыянальнасці.

— *Наколькі павялічылася ўкраінская суполка ў сувязі з сітуацыяй у самой Украіне?*

— Бежанцы, якія ідуць з Украіны, займаюцца сваімі бытавымі справамі, ім пакуль не да грамадскіх аб'яднанняў. Лічы не назаву, бо наша ведамства гэта не адсочвае. Мы ведаем пра святароў, якія прызджаюць з Украіны, бо ўгадняем іх знаходжанне тут, у асноўным, з Беларускай праваслаўнай царквой. У большасці выпадкаў — па Гомельскай вобласці, але і па Брэсцкай таксама. У нас выбудавана такая схема: святароў запрашаюць і прымаюць кіраўнікі рэлігійных аб'яднанняў, а з намі гэта запрашэнне ўгадняюць.

Калі мы выязджаем на месцы, я агульваю пытанне: хто адчувае сябе няўтульна праз сваё нацыянальнае паходжанне ў краіне, у гэтым рэгіёне ці калектыве? За 10 гадоў (пакуль працую на гэтай пасадзе) ніводнага прыкладу не пачуў.

За апошні час з Украіны прыехала прыкладна 17-18 святароў. Ёсць яшчэ ахвотныя. Згодна з заканадаўствам, самы лічы тэрмін служэння замежнага свяшчэннаслужцеля — да года, але можна запрашаць на паўгода ці на тры месяцы, а потым мы ўгадняем запрашэнне нанова. Тады патрабавецца новае хадайніцтва мясцовага епіскапа да нас. Мы разглядаем пытанне, і, калі не працягваем узгадненне, ён павінен пакінуць прыход і з'ехаць.

— *Такім чынам вырашаецца праблема дэфіцыту святароў у рэгіёне?*

— У нас няма такой праблемы ў Праваслаўнай царкве. З некалькіх тысяч праваслаўных святароў запрошаных усяго 17-20 чалавек — гэта не паказчык існавання дэфіцыту кадраў. У Беларусі дастаткова навуцальных устаноў, якія рыхтуюць сваіх свяшчэннаслужцеляў. Але мы не ставім задачу нікога з-за мяжы не прымаць. Іншае пытанне, што ў такім выпадку далучаюцца праблемы жылля, уладкавання дзяцей і іншыя.

— *У Беларусі ёсць магчымасць атрымаць адукацыю на нацыянальных мовах?*

— Заканадаўства такую магчымасць прадугледжвае — у законе «Аб адукацыі», і ў

законе «Аб нацыянальнасцях». У школах дзейнічаюць факультатывы польскай мовы, ёсць магчымасць асвоіць іўрыт і ідзіш. У Ваўкавыску і Гродне ёсць школы, дзе выкладанне вядзецца цалкам на польскай мове. У Польшчы школ, дзе ўсё выкладанне ідзе на беларускай мове, няма. Там дзейнічае прынцып факультатываў. Нават у тых рэгіёнах, дзе пражываюць беларусы, — Падляшшы, Беласточчыне.

У Рымдзонах, што ў Гродзенскай вобласці, у школе на літоўскай мове выкладаецца прыкладна 80 працэнтаў дысцыплін. Выкладчыкі прызджаюць з Літвы. Літоўцы дапамагалі пабудаваць культурны цэнтр. Але дзяцей у гэтай школе становіцца ўсё менш.

— *Нацыянальныя аб'яднанні, існуючыя ў Беларусі, могуць паказаць сябе на фестывалі нацыянальных культур. Якія з іх больш актыўныя?*

— Як правіла, у фестывалі ўдзельнічаюць 30-32 нацыянальныя культурныя аб'яднанні. Усе яны досыць актыўныя, бо ладзяць падворкі, дэманструюць свае традыцыі... Дарэчы, практычна ўсе калектывы, якія прызджаюць на фестываль, апраунуць у касцюмы, створаныя за кошт апарату Упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў. У бюджэце нашай краіны закладзены грошы на падобныя мерапрыемствы, там закладзены грошы і на працу з беларусамі замежжа.

— *Наколькі лёгка стаць грамадзянінам Беларусі прадстаўніку іншага народа? Сёння асабліва звяртаеш на гэта ўвагу дзякуючы спартсменам: у нас нават бразільцы гуляюць у футбол, канадцы ў хакей, ёсць і іншыя прыклады.*

— Тут я заўсёды спасылаюся на закон. Зразумела, што калі нейкі асобны ці спецыялісты патрэбны ў Беларусі (ёсць тыя, каго запрашаюць у краіну), яны могуць атрымаць грамадзянства паскорана. Паводле заканадаўства, такое расэрэнне прымае толькі кіраўнік дзяржавы.

У іншых выпадках чалавек павінен пражыць тут не менш за 7 гадоў, перш чым зможа прэтэндаваць на атрыманне грамадзянства Беларусі. Гэта робіцца не аўтаматычна. Згодна з законам «Аб грамадзянстве», афармляюцца адпаведныя дакументы і хадайніцтвы. Таму складана сказаць, таму ці не. Можна быць, некаму працей, і лёгка што чалавек вельмі запатрабаваны і таленавіты.

Дзяржава не можа за свой кошт дабуваць або аднавіць усе храмы, таму яна, у першую чаргу, аказвае дапамогу ў рэстаўрацыі храмаў, якія з'яўляюцца помнікамі гісторыі і культуры.

— *Наконт пасялення беларускіх студэнтаў разам з замежнікамі. Ці можна быць сябе без такой практыкі?*

— У наша ведамства з такімі прапановамі ніколі не звярталіся. Але трэба глядзець аб'ектыўна. Асобны інтэрнат для, скажам, 100 студэнтаў з адной краіны будаваць ніхто не будзе. Селяць туды, дзе ёсць месцы.

Дапускаю, што можа быць незадаволенасць, звязаная з жаданнем жыць больш камфортна. Але не думаю, што гэта можа ствараць праблему для краіны. Мы з Міністэрствам адукацыі ў кантакце, але часцей абмяркоўваем дзейнасць замежных свяшчэннаслужцеляў у студэнцкіх інтэрнатах. Ёсць спробы некаторых прапаводаваць, абсталёўваць для гэтага асобныя пакоі. Такого не павіна быць, бо інтэрнат не для такіх мэт. Калі вы хочаце задавальняць свае рэлігійныя патрэбы, у нас дастаткова месца, дзе гэта можна рабіць, у тым ліку ў горадзе Мінску.

— *Як вы лічыце, ці не пагражае нам праблема вялікай колькасці нелегальных мігрантаў з прычыны таго, што мы на мяжы з Еўрасаюзам?*

— На мой погляд, у рэспубліцы добра працуе сістэма міграцыйнай службы. Таму няма такога, каб наша грамадства хвалювалі пытанні, падобныя да тых, што некалі хвалювалі Францыю праз задужа вялікую прысутнасць нелегалаў-цыганоў. Ці падобныя да тых, што цяпер хвалююць Італію, Грэцыю або Венгрыю. Так, ёсць шмат спроб праз Беларусь транзітам рушыць далей у Германію і Францыю, але гэта не выклікае ў грамадства і ўлад вялікую заклапочанасць.



ШМАТКАНФЕСІЙНА

— *Кацярына, выкладчык гісторыі. Хацелася б даведацца, якім чынам у нас падлічваюцца вернікі? Ці ёсць наогул метадыка падліку?*

— Што тычыцца статыстыкі, то 84,5 працэнта ў нас праваслаўных, 12,5 — католікаў. Астатнія 7 працэнтаў прыпадаюць на 23 рэлігійныя аб'яднанні рознай накіраванасці. З іх 16 кірункаў пратэстанцкіх. Адна маленькая дэталі, калі вы гэтым цікавіцеся: гэтыя працэнты вылічваюцца не ад колькасці людзей, якія пражываюць у краіне (9,5 мільёна), а ад колькасці вернікаў.

Як яны падлічваюцца? Выкарыстоўваем матэрыялы комплексных даследаванняў па абласцях, па раёнах, ёсць установы, якія ў гэтым дапамагаюць, напрыклад, Інстытут сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук, Інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры Адміністрацыі Прэзідэнта. Апошнія два гады актыўна працуюць з Беларускай дзяржаўнай універсітэтам. Робяцца сацыялагічныя эрэзы, аналітычныя апытанні, выкарыстоўваюцца звесткі ад святароў, кіраўнікоў Царквы. Гэта лічыць не прыблізна, але і не самыя дакладныя. Таму што сёння ў адным прыходзе 20 прыхаджан, а праз некалькі месяцаў іх колькасць можа змяніцца.

— *Які ідзе работа па падрыхтоўцы канкардату?*

— У адрозненне ад Пагаднення паміж Беларускай праваслаўнай царквой і дзяржавай, фармат канкардату цалкам іншы, бо ён заключаецца паміж Святым Прастолам (дзяржавай Ватыкан) і канкрэтнай дзяржавай — гэта міждзяржаўны дакумент. Адпрацаваць яго больш складана.

— *Вернікі. Ці ёсць у нашай краіне забароненыя рэлігійныя арганізацыі?*

— У Беларусі зарэгістравана 25 рэлігійных аб'яднанняў. Але ў нас ёсць рэлігійныя абшчыны, якія ні ў якія аб'яднанні не ўваходзяць. Напрыклад, ёсць 14 грэка-каталіцкіх прыходаў, а рэспубліканскага аб'яднання няма. Мармоны таксама не з'яўляюцца аб'яднаннем, а 4 прыходы мармоны ў Беларусі існуюць. Яны не забаронены. У нас няма «забароненых» канфесій. Ёсць незарэгістраваныя. Забарона той або іншай рэлігійнай арганізацыі ў нас не прадугледжана законам.

— *Улад. У цэнтральных раёнах еўрапейскіх сталіц расце колькасць мячэц. Ці магчыма падобнае ў Мінску?*

— У законе «Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў», новая рэдакцыя якая была прынята ў 2003 годзе, прадугледжаны аднолькавыя адносіны дзяржавы да ўсіх рэлігій. Таму не можа быць ніякіх пераход для з'яўлення мячэц у цэнтры нашай сталіцы.

— *Ці не выкліка гэта незадавальненне большасці вернікаў, якія спавядаюць іншую рэлігію?*

— У праваслаўных і католікаў, якіх сярэд беларускіх вернікаў большасць, такіх прэтэнзій не ўзнікае. Прыклад канкрэтны прыклад. У Мінску на вуліцы Грыбаедава заканадаваць будаўніцтва вельмі вялікай мячэці. А гэта, па сутнасці, — цэнтр горада. Мячэць будзеца на тым месцы, дзе яна да вайны і была. Можна сказаць, яна аднаўляецца. Думаю, што ў наступным годзе мінскія мусульмане ўжо змогуць праводзіць свае абрады і задавальняць рэлігійныя патрэбы там.

— *Наўжо ў Мінску столькі мусульман?*

— Любое рэлігійнае аб'яднанне будзе столькі храмаў, колькі патрэбна вернікам. І дзяржава падтрымлівае гэты прынцып. Калі мусульман у Мінску будзе столькі, што ўзнікне патрэба ў другой мячэці, то дзяржава бясплатна вылучыць зямельны ўчастак і рэлігійнае аб'яднанне будзе будаваць другую мячэць.

— *Закон «Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў» апошні раз карэктываваўся 12 гадоў таму. Ці не з'явілася неабходнасць яго абнаўлення?*

— Закон гэты быў прыняты ў 1992 годзе. У 2003 годзе ён быў амаль цалкам перапрацаваны. Тады неабходнасць змен была вялікая. Але за апошнія 12 гадоў такой неабходнасці не ўзнікла. Кажу так, бо ні прыхаджане, ні клір, ні свяшчэннаначале прапаноў змяніць заканадаўства не ўнеслі.

Можна зрадку паўчыць незадавальненне тым, што для стварэння рэлігійнай абшчыны (а абшчына мае права на будаўніцтва культуры будынка) патрэбна 20 чалавек, а не 10, як было раней. Але ў умовах скарачэння сельскага насельніцтва распаўсюдаецца будаўніцтва храма закончыць вельмі цяжка. З 20 прыхаджан праз пяць гадоў яшчэ можа застацца столькі, колькі неабходна для завяршэння будаўніцтва. А з 10 прыхаджан праз пяць гадоў можа застацца занадта мала, а дабудоваць трэба.

— *Наколькі востра стаіць праблема недобудаваных храмаў?*

— Пытанне гэта я не называю бы вострым, але яно існуе. У нас ёсць прыклады, калі зямлю адвалі 8-10 гадоў таму, а храм да гэтага не пабудаваны. Так здараецца, калі зямлю давалі пад гарантыю спонсара, а той разарыўся. Дзяржава кантралюе памер зямельнага ўчастка і абмяжоўвае выдчу дазволу на будаўніцтва ў выпадку, калі на тэрыторыі дабрачынны існуюць культуры даўгабуды.

— *Ці закрываюцца Беларусі сучасная еўрапейская тэндэнцыя закрыцця храмаў з прычыны іх незапатрабаванасці?*

— Не. Рост колькасці храмаў і рэлігійных абшчынаў у нашай краіне працягваецца, але кожны год ён усё больш запавольваецца. Дзяржава ў гэтых працэсах не ўмешваецца. Тут усё адбываецца так, як жадае насельніцтва.

У 1996 годзе ў нас было 938 праваслаўных і 372 каталіцкіх прыходы. Сёння — 1615 і 488 адпаведна. Іўдзейскіх абшчын было 10, стала 38. Мусульманскіх было 20, стала 25. Прыходуў Хрысціян веры евангельскай было 311, стала 520. Працэнт забеспячэнасці культурна-будынкамі самы высокі ў католікаў — 98%. У праваслаўных 84% абшчын маюць храмы.

— *Сяльчане з вёскі Слабада. Святар сказаў нам, што трэба выкупляць зямлю, дзе стаіць храм.*

— Гэта, хутчэй за ўсё, непаразуменне. Зямлю пад храмам выкупляць не трэба. Зямля пад культурна-будоваў у Беларусі аддаецца бясплатна.

— *Сказаў, што трэба пашпарт атрымаць пад храм. Трэба 18 мільёнаў.*

— Пашпарт атрымаць трэба, гэта правільна, зямля павіна быць дакументальна аформлена.

— *А як аформіць пашпарт, то каму будзе належыць храм?*

— Прыходу. Храм і зямля пад ім належыць не свяшчэннаслужцелю, а прыходу. Выдзяляецца усё прыхаджанам. Колькі каштуе афармленне, не ведаю. Спрачцацца не магу. Гэтым займаюцца зямлеўпарадкавальныя службы.

— *Вольга. Вы амаль дзевяць гадоў працавалі з Мітрапалітам Філарэтам. Якія заслугі гэтага чалавека вы паставілі б на першае месца?*

— Могу адказаць каротка: заслугі Мітрапаліта Філарэта, сёння ганаровага Патрыярша Экзарха, былі ацэнены найвышэйшай дзяржаўнай ўзнагародай — званнем Героя Беларусі — яшчэ ў 2006 годзе. Але расшыфрую, што за гэтым стаіць, са свайго пункту гледжання.

Трэба разумець, што 38 гадоў таму ён быў прызначаны ўзначаліць Царкву ў краіну, дзе змагаліся з рэлігіяй напаліўні і хацелі першыя паказаць, кажучы словамі Хрушчова, «апошняга папа на тэлевізары».

Сярод самага значнага, што, на мой погляд, зрабіў Мітрапаліт Філарэт, — адраджэнне і заснаванне духоўных навуцальных устаноў, якія рыхтуюць свяшчэннаслужцеляў.

Сёння ў Беларускай праваслаўнай царкве сем навуцальных устаноў. Студэнты і выкладчыкі чатырох з іх утрымліваюцца за кошт дзяржаўнага бюджэту. Студэнты атрымліваюць стыпендыю, выкладчыкі — заробак.

Пад яго кіраўніцтвам у значнай ступені ўмацавалася матэрыяльна-тэхнічная база Царквы, было пабудавана шмат храмаў, больш за 800 будынкаў дзяржава перадала праваслаўным. Яшчэ адзін важны момант — падпісанне ў 2003 годзе пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і Беларускай праваслаўнай царквой. Пасля было падпісана яшчэ 16 пагадненняў паміж БПЦ і асобнымі міністэрствамі, аблвыканкамамі, Мінгарвыканкамам, Саюзам пісьменнікаў, Нацыянальнай акадэміяй навук, дзяржаўнымі камітэтамі. Усе гэтыя пагадненні працуюць.

Па ініцыятыве і пры актыўным ўдзеле Мітрапаліта Філарэта былі пабудаваны добрыя ўзаемаадносіны Беларускай праваслаўнай царквы з іншымі канфесіямі і рэлігіямі. Для нашай краіны гэта вельмі важна, бо разумная палітыка самай масавай Царквы вызначае міжрэлігійнае становішча ў грамадстве ўвогуле. Вельмі важна, каб усе адчувалі сябе камфортна — і католікі, і пратэстанты, і мусульмане, і іўдзеі.

У чэрвені 2014 года ў Беларусі адбыўся чацвёрты па ліку Еўрапейскі Праваслаўна-Каталіцкі форум. З 22 краін свету прыехалі 40 епіскапаў і архіепіскапаў. Яны праявілі тут тры дні і выказалі меркаванне, што ў нас створаны ідэальны ўзаемаадносіны паміж асноўнай канфесіяй і ўсімі астатнімі.

Пры Мітрапаліце Філарэце вельмі вырас аўтарытэт Праваслаўнай царквы. Туды пачаўнаюцца людзі, былі ўтвораны новыя прыходы.

— *На змену Мітрапаліту Філарэту ўжо прыійшоў новы Патрыяршы Экзарх...*

— Мітрапаліт Павел паўтара года служыць у Беларусі. Ён сам заўсёды гаворыць, што яму тут трэба будзе шмат рабіць для таго, каб утрымаць планку, на якую быў падняты аўтарытэт папярэдняга кіраўніка БПЦ. Я дзякаваю згодны. І тое, што залезыць ад Царквы, мы імкнемся рабіць, каб дапамагчы яму.

— *Раскажыце пра самія буйныя практыкі, якія дзяржава ажыццяўляе сумесна з рэлігійнымі арганізацыямі.*

— Адзін з першых такіх праектаў — аднаўленне Крыжа Ефрасініі Полацкай. Плазней дзяржава ўдзельнічала ў аднаўленні Ракі святой, алтаўшчы 130 кілаграмаў срэбра для яе вырабы. Абедзве святыні зрабіў мастак Мікалай Кузьмін. Дзяржава зыходзіць з таго, што прыхаджан Беларускай праваслаўнай царквы і грамадзяне Рэспублікі Беларусь — гэта адны і тыя ж людзі.

На рэстаўрацыю вузчэбнага корпуса Жыровіцкай духоўнай семінары было выдаткавана каля 4 мільёнаў рублёў дзяржаўнага бюджэту. За кошт дзяржавы пабудаваны Духоўна-адукацыйны цэнтр на Нямізе ў Мінску.

На сталічнай вуліцы Усіхсвяскай, у якую цяпер пераходзіць вуліца Каліноўскага, магчыма, ужо ў будучым годзе завяршыцца будаўніцтва ўнікальнага Храма-помніка, які фінаансуецца дзяржавай. Дом Міласэрнасці — таксама сумесны праект.

Дзяржава не можа за свой кошт дабуваць або аднавіць усе храмы, таму яна, у першую чаргу, аказвае дапамогу ў рэстаўрацыі храмаў, якія з'яўляюцца помнікамі гісторыі і культуры. У рэстаўрацыю касцёла ў гонар Прасвятлой Дзевы Марыі на плошчы Свабоды ў Мінску ўкладзены і грошы Аўстрыі, і грошы Каталіцкай царквы, і грошы беларускай дзяржавы (3,7 млрд рублёў).

Касцёл Божага Цела ў Нявіжы рэстаўраецца цалкам за кошт дзяржаўных сродкаў. У рамонт Будслаўскага храма, напярэдадні святкавання 400-годдзя Цудатворнага абраза Божай Маці, дзяржава уклала амаль 2 млрд рублёў.

— *Якім чынам дзяржава ўдзельнічае ў наладжванні міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу ў краіне?*

— Я ўжо казаў пра ІВ Еўрапейскі Праваслаўна-Каталіцкі форум. Без удзелу дзяржавы ён бы не адбыўся, бо арганізацыю і выдаткі на пражыванне, харчаванне, трансфер гэтай яна ўзяла на сябе.

Пры Упаўнаважаным са згоды і пры ўдзеле кіраўнікоў усіх 25 зарэгістраваных у Беларусі канфесій створаны Міжканфесійны рэспубліканскі савет. Ён вырашае наадзіныя праблемы рэлігійнага жыцця нашага грамадства. Напрыклад, калі б Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне, каб усе культуры збудаваны прытрымлівалі будаўнічыя нормы і правілы, то 70% іх былі б закрытыя. Бо большасць з іх не мае запаснога выхада для эвакуацыі людзей і канструктыўна ён там не прадугледжаны. А значыць зрабіць яго немагчыма. У такіх выпадках мы збіраем савет, запрашаем прадстаўніка міністэрства і наладжваем дыялог. Гэта дапамагае знімаць шмат самых розных пытанняў.

Акрамя таго, члены гэтага савета маюць магчымасць сустрацца, пагаварыць, абмеркаваць тэма аб іншых пытаннях, пачуць праблемы адзін аднаго.

Ларыса ЦІМОШЫК,
tsimoshyk@zviazda.by
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА,
medvedeva@zviazda.by



ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проведит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка	Наименование инженерных сетей	Начальная цена (бел. рублей)	Задаток (бел. рублей)	Расходы по изготовлению документации
1	д. Логоза, уч. № 5, кадастровый № 623280806401000307	0,1500	Подъездные пути удовлетворительные	19 478 600	3 895 700	13 067 100
2	д. Логоза, уч. № 6, кадастровый № 623280806401000308	0,1500	Подъездные пути удовлетворительные	19 478 600	3 895 700	13 067 100
3	д. Путилово, уч. № 4, кадастровый № 623280809601000062	0,1943	Подъездные пути удовлетворительные	13 490 000	2 698 000	5 195 260

Аукцион проводится 21.07.2015 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области, здание Гайненского исполнительного комитета. Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 16 июля 2015 года (последний день подачи документов 15 июля до 17.00) по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского района Минской области.
Задаток переч

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В Г. ЛИДА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Аукцион состоится в 11.00 22 июля 2015 г. в г. Лида Гродненской обл. по ул. Советской, 8.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 16 июля 2015 г. до 15.00

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

Дополнительная информация: www.ino.by

Table with 5 columns (1-5) and 10 rows (1-10) detailing auction lots with fields like 'Address', 'Purpose', 'Rights', 'Area', 'Form', 'Relief', 'Location', 'Access', 'Infrastructure', 'Ecology', 'Restrictions', 'Price', 'Deposit', 'Comments'.

Table with 5 columns (6-10) and 10 rows (1-10) continuing the auction lot details with similar fields to the previous table.

Table with 5 columns (11-15) and 10 rows (1-10) continuing the auction lot details with similar fields to the previous tables.

Условия проведения аукциона в части продажи земельных участков в частную собственность. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона: - в течение десяти рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся;

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 16 июня 2015 Лихачевский В.В.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ третьего выпуска Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильноСтрой»

Внести следующие изменения в Проспект эмиссии жилищных облигаций третьего выпуска:

- 1. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в новой редакции: «2.4.1. Исполнение обязательств по жилищным облигациям третьего выпуска Эмитента (далее – Облигации) обеспечивается поручительством: 1) Закрытого акционерного общества «МОРТЕКС БЛЗ» на сумму 13 725 000 000 (Тринадцать миллиардов семьсот двадцать пять миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 01.12.2014 № 01/12/П и дополнительно соглашению от 22 мая 2015 года № 1. Местонахождение поручителя: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 49; УНП 101186296. Стоимость чистых активов поручителя на 01 января 2015 года составляет 15 105 372 244 (Пятнадцать миллиардов сто пять миллионов триста семьдесят две тысячи двести сорок четыре) белорусских рублей, на 01 апреля 2015 года – 14 958 687 325 (Четынадцать миллиардов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь тысяч триста двадцать пять) белорусских рублей. 2) Совместного закрытого акционерного общества «БЕЛКАРГО» на сумму 2 440 000 000 (Два миллиарда четыреста сорок миллионов) белорусских рублей согласно договору о предоставлении поручительства от 22 мая 2015 года № 22/05/П. Местонахождение поручителя: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж; УНП 101344404. Стоимость чистых активов поручителя на 01 января 2015 года составляет 12 241 470 (Двенадцать миллиардов двести сорок один миллион четыреста семьдесят тысяч сто семьдесят) белорусских рублей, на 01 апреля 2015 года – 16 671 651 718 (Шестнадцать миллиардов шестьсот семьдесят один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) белорусских рублей. Договоры о предоставлении поручительства вступают в силу с момента их подписания Эмитентом и поручителем и действуют в течение всего срока обращения Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций. Договоры о предоставлении поручительства прекращаются (в зависимости от того, какое событие (срок) наступит ранее) после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного погашения срока выпуска Облигаций) либо по истечении трех месяцев после окончания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не предъявят в указанный трехмесячный срок требования о выплате денежных средств по Облигациям к Эмитенту или поручителю.»

2. В подпунктах 2.4.2, 2.4.3, части первой и третьей подпункта 2.4.4 пункта 2.4 и далее по тексту Проспекта эмиссии жилищных облигаций третьего выпуска слово «Поручитель» в соответствующем падеже заменить словом «поручитель» в соответствующем падеже.

3. В подпункте 2.4.4 пункта 2.4: в части второй слово «Поручителю» заменить словом «поручителем»; часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Поручитель отвечает в том объеме, за который поручается.»

4. Абзац 3 части второй подпункта 4.2.5 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: «2. Обеспечение эмиссии данного выпуска поручительством в соответствии с договором о предоставлении поручительства от 01 декабря 2014 года № 01/12/П и дополнительным соглашением к нему от 22 мая 2015 года № 1, заключенным с Закрытым акционерным обществом «МОРТЕКС БЛЗ», договором о предоставлении поручительства от 22 мая 2015 года № 22/15/П, заключенным с Совместным закрытым акционерным обществом «БЕЛКАРГО»...»

ОТ ЭМИТЕНТА: Директор ООО «ВильноСтрой» Главный бухгалтер ООО «ВильноСтрой» Н.М.Яколевич Т.С.Журавская

ОТ ПРОДУКЦИОННОЙ: Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник

Уверенный филиалом Белгосстраха по г. Минску бланк письма по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь серии ВА № 0317033 считать недействительным. УНП 100122726

Бюроиску управление филиала «Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

- оценке имущества (недвижимости, транспорт, оборудование)
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 20 июля 2015 г. в 11.00 состоятся открытые аукционные торги (торги) по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Бобруйсктранс» (продавец), в составе:

Лот №1 (предмет торгов): Капитальное строение с инвентарным номером 710С-19788 (здание склада топлива), общей площадью 24,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123

Table with 4 columns: 'Organizer', 'Subject of trade', 'Place of trade', 'Initial price', 'Number of account', 'Information about the object', 'Characteristics of the object', 'Trade conditions', 'Contract terms', 'Terms and conditions of trade', 'Terms of trade', 'Terms of trade', 'Terms of trade', 'Terms of trade'.



Нататнік Яго жонкі

Святлана ДЗЯНІСАВА, галоўны рэдактар часопіса «Маладоць»

МОЦНЫЯ І СЛАБЫЯ



— Ты хутка прападзеш!

На тым канцы тэлефоннай лініі (калі можна так сказаць пра мабільную сувязь) напэўна, перапыталі, бо яна паўтарыла тое самае ўпэўненым тонам. Можна, нават яшчэ больш упэўненым, бо сказала, як адчаканіла:

— Хут-ка пра-па-дзеш!

Дзіўна, далібог, яна разважае. Я ў такіх выпадках звычайна кажу, што «прападу» я. Бо гэта ж я ў метро, а не мой тэлефонны суразмоўца, гэта мяне праз імгненне панясе цягнік, хуткасць і гучнасць якога пазбавяць суразмоўцу ўсялякай магчымасці атрымліваць асалоду ад майго пшчотнага голасу.

Да жанчыны, ад якой я пачула «хутка прападзеш», трэба прыглядзецца больш уважліва. Так я падумала. І прыглядзелася.

Жанчына як жанчына. Стандартная мадэль. Але, напэўна, усё ж з дадатковымі опцыямі. Ёй аднолькава пасавала б пльсыці ў белай сукенцы на вараным кані па рамонакавым полі і спляньчы гэтага каня на скаку. Таму, безумоўна, яна ведае, што кажа: яна — нізавошта не прападзе. Не толькі ў метро. Але ці трэба ёй гэта, восяе пытанне...

Мяне з ім разлучылі. На два тыдні. Супольнымі двухбаковымі намаганнямі. З майго боку гэтаму паспрыяла праца, з Яго боку — адпачынак. У мяне — падлісна кампанія, у Яго — графік водпуску. Што ў выніку? У Яго — рыбалка з усімі яе ваботамі, клубніцы (як на тое, паспелі) і цешча, з якой наўрад ці прападзеш. У мяне — рыбка, якія патрабуюць кармлення па гадзінах, водарасці, якія трэба прадрэджаць па-дизайнерску, і «жыроўка» (не люблю гэтае слова), якую трэба аплаціць. Сяджу цяпер і думаю: прападу ці не?

Жарты жартамі, а Зігмунд Фрэйд — чалавек сур'ёзны. І калі ён кажа, што людзі саткання з інстынктаў, значыць, яны з іх саткання. Калі сцвярджаю, што падсвядомасць уплывае на маўленне, значыць, уплывае. Калі ў метро прападаю я, а не той, хто са мною размаўляе па тэлефоне, то што гэта можа значыць? Толькі адно: я мару прапасці! Каб ніякіх там «каня на скаку» і іншай пашляціны.

У самым пачатку сямейнага жыцця я імкнулася прыбіраць наш інтэрнацый пакой выключна ў Яго адсутнасць: каб ён заўсёды назіраў толькі чысціню, а не тое, як яна дасягаецца. Я ўжо тады была прыхільнай жаночага «гнянцу» і добра ведала ўрок нумар адзін: касметычныя маскі і падушкі ўздзейнічаюць на мужчын аднолькава шкодна. Але аказалася, што ў дачыненні да чысціні гэта было памылкай. Бо аднойчы я пачула кіраўнічыя словы:

— Нешта я ніколі не бачыў, каб ты прыбіралася.

«Тлумачыць, што праца жанчыны па доме толькі тады заўважная, калі яна адуцінае, — значыць, дэманструе разумовыя здольнасці», — падумала я, бо ўжо тады была прыхільнай жаночага «гнянцу» і добра ведала яго ўрок нумар два: няма ў свеце нікога дурнейшага за жанчыну, якая хоча выглядаць разумнай, бо сапраўды разумная жанчына — гэта перманентная свядомая дурнічка.

Чым моцная жанчына адрозніваецца ад слабай? Сваймі рукамі ствараючы жаночы «гнянец» на працягу дзесяці гадоў, я ведаю дакладна: першая — лёгкая можа дазволіць сабе прапасці. Бо ведае, у чым яе моц: менавіта ў слабасці.

Ля люстэрка



Калі галоўная мэта — зрабіць фігуру візуальна больш стройнай, стылісты рэкамендуюць выбіраць спадніцы «аловак» даўжыней да сярэдзіны калена — гэта бяспроігрышы варыянт. Вітаецца тут і вертыкальная палоска. Вельмі добра, калі прамае спадніца, абцягваючы клубы, мае лёгкі клэш ад сцягна. Уладальніцы пышных клубоў ведаюць, што ім не абысцяся без спадніц А-сілуэта — менавіта «трапецыя» здольная далікатна схавачь лішнне. І важна не баяцца прыняць свой памер. Спадніца на памер меншая абавязкова збіраецца «ў гармонію», а гэта вельмі нявыгадна падкрэсліць паўнату!

ДАЎЖЫНЯ МАЕ ЗНАЧЭННЕ,

НАЯЎНАСЦЬ лішняй вагі (або яе суб'ектыўнае адчуванне) заўсёды была сур'ёзнай прычынай больш уважліва паставіцца да даўжыні спадніцы. Але хто гаворыць пра поўнае яе адмаўленне?



ПРАВИЛА № 1: разумны баланс.

Спалучаць кароткую спадніцу лепш з верхам, які не адкрывае занадта шмат цела. Тут падыходзяць і блузкі, і топы, і майкі, і футболкі. А вось рэчы з дэкальце і адкрытай спінай — гэта ўжо перабор. «Не раскрывайце ўсё свае сакрэты тут і цяпер!» — літаральна ўмольваюць стылісты.

ПРАВИЛА № 2: антыгламурнае.

У кароткай спадніцы дрэнная рэгуляцыя. У масавай свядомасці (на жаль, гэта так!) вобраз дэячынны ў міні трывала замацаваўся за асобай легкадумнай, дрэнна выхаванай і нават недадалай. На шчасце, сітуацыю можна выратаваць, калі правільна падабраць «кампазію» для маленькай спадніцы. Напрыклад, вітаюцца матавыя абшчыльныя калготкі. У іх ногі ўжо не выглядаюць занадта «голымі», а вы — залішне фрывольна.



больш выйгрышную частку сцягна і смела «рэжце» падол менавіта тут.

Ці трэба казаць, што ультракароткае міні (якім б дасканальнімі былі вашы ногі) прыйдзеца пакінуць для танцаў go-go? Не самы лепшы варыянт (нават калі ваш любімы фільм — «Красуня») — міні, батфорты і калготкі ў стэжку.

Каб выстраіць сучасны імідж вакол міні, на дапамогу прыйдуць два простыя правілы.

Вера ФЕМІНА

Паміж намі

САМА САБЕ ПЕРАШКОДА

Ці заўважалі вы такую дзіўную рэч: вося працуюць побач перспектывыя маладыя калегі, ён і яна, дэманструюць практычна аднолькавыя дасягненні, у роўнай ступені заахваваюцца кіраваннем... А калі прыходзіць час кагосьці з іх павысціць, прызначыць на больш перспектыву пасаду, дык лаўры часцей дастаюцца прадстаўнікам моцнай паловы. Можна здацца, што тут спрацоўвае даўнейшы стэрэатып: мужчыны апырыюцца лепш, нават калі яны горшыя... Але давайце не будзем спяшацца з высновамі, бо вельмі часта жанчыны і сапраўды псуецца сабе кар'еру сваімі ж рукамі.

Уявіце сабе мужчыну, які пасля сур'ёзнай гутаркі з начальнікам вяртаецца на працоўнае месца з поўнымі слёз вачамі... Нерэальная сітуацыя, праўда? Мужчыны не хвалююцца па дробязях і не паглыбляюцца ў свае эмоцыі. Жанчыны больш адчувальныя і ранімыя па сваёй прыродзе — гэта сапраўды так. Але працоўная прастора звычайна мае на ўвазе прысутнасць логікі і цярпелівага разліку, а не феэрыю эмоцый з любой нагоды. Жанчыне, якая хоча дасягнуць поспеху, проста неабходна ўмець кіраваць сваім настроем. Гэта зусім не азначае, што трэба станавіцца халоднай і бяздушнай — месца ўсмісці і добраму жарту ў любой устаноўе знойдзеца. Проста, калі сёння ў прадстаўніцы слабага полу нізка прадукцыйнасць працы, таму што ілкі набурбуй, заўтра — бо пасварылася з каханым, а паслязаўтра — з-за зробленай

ня праблемы «заправіць» яшчэ і жаночым «я так хачу, таму што хачу», то хаос і канфлікты непазбежны. Кіраўнік ацэніць таго, хто ўмела аперыруе фактамі, здольны выстраіць прычынна-выніковыя сувязі і эфектыўна расплывае працу. Адсюль робім выснову: мужчыны не валодаюць вялікай колькасцю інфармацыі, проста яны больш паслядоўныя.

Цяжка ўявіць сабе мужчыну, які баіцца не справіцца з новым заданнем шэфэ і доўга абдумвае, чаму такое складанае даручэнне далі менавіта яму. Мужчына амаль заўсёды і пры любых абставінах адчувае сабе пераможцам. Сумняваюцца ў сабе і ў сваіх сілах — гэта ўласцівасць жанчын. «Я недастаткова разумная (эрудзіраваная, прывабная, маладая, стройная)...» Гэты спіс можна працягваць да бясконца. Мала таго, што сумненні і страхі забіраюць шмат энергіі і псуецца колер твару — іх яшчэ бачаць іншыя. Вядома, кожны нармальны кіраўнік даверчыцца перш за ўсё ўпэўненаму ў сабе супрацоўніку. Адсюль робім выснову: мужчыны не лепшыя за жанчын, проста яны не сумняваюцца ў сваіх здольнасцях.

Ці сустракалі вы мужчыну, які тыдзень ходзіць засмучаны з-за



памылкі, дапушчанай пры складанні дагавора?.. Нонсэнс. Правільныя спосабы рэагавання на памылку толькі два: улічыць у далейшым і (або) забыцца. Так мужчына і дзейнічае. Ён не зацікаўлена на ўласных промахах, не займаецца самадэстам, не рве валасы на галаве, каб не пагоршыць сітуацыю яшчэ больш. Пацудзілі вынікі і бясконцае абдумванне ўласных хібаў адцягвае ўвагу, не дае магчымасці засяродзіцца на бгучай працы. Безумоўна, кіраўнік будзе працоўваць па службовай псеўдымаўважліва і ўраўнаважанага супрацоўніка, а не таго, хто патрабуе пастаяннага кантролю. Адсюль вынікае: мужчыны не больш удачлівыя за жанчын, проста яны дазваляюць сабе быць недасканальнымі.

Уявіце сабе мужчыну, які сядзіць на працоўным месцы, абдумвае, хто і што пра яго сказаў, і страшна перажывае з гэтай нагоды. На працы мужчыны звычайна занятыя толькі двума справамі: яны альбо працуюць, альбо не. Жанчыны ж фантазія, на жаль, могуць быць сапраўды бязмежнымі! Мала таго, што яны маюць у асягоўным негатыўнае адценне (гэта значыць, «забіваюць» добры настрой), дык часта на іх падставе жанчына яшчэ і рашэнні прымае! І калі ў побыце такія спонтанныя паводзіны надаюць нават нейкую загадкаваць, то на працы яны выглядаюць як мінімум дзіўнаватыя... Адсюль вынікае, што мужчыны больш прадказальныя.

Ну і, нарэшце, уявіце сабе мужчыну, які акуратненька раскладвае папкі з дакументамі па іх колерах... Уявілі? Насамрэч, мужчыны рэдка марнуюць час на такую дробязь, як навадзненне парадку на стале, у скрынях, шафах і дакументах. На іх сталах можна заблудзіцца з кампасам. Але пры гэтым, калі неабходна паказаць вынік, яны імгненна знаходзяць важную інфармацыю. Што, уласна кажуць, і патрабуецца для стварэння

бачнасці добрага работніка. У той час як жаночае штодзённае раскладванне дакументаў па палічках наўрад ці хтосьці заўважыць і тым больш ацэніць. Што вынікае адсюль? Мужчыны не больш за жанчын арганізаваныя, проста яны ведаюць, на чым трэба канцэнтравачь намаганні.

Выснова? Яна напрашваецца сама. Мужчыны не марнуюць сілы і энергію на самадэстам, фантазія, барацьбу са страхамі і сумненнямі. Яны канцэнтруюць высілку на дасягненні мэтай і дзейнічаюць. Так што ніякіх суперсакрэтаў для паспяховага кар'ернага росту ў іх няма.

Ала БЫВАЛАВА

Псіхалогія на дваіх

НЕВЫШПРАЎНЫ ЛГУН

— Дарагі, ты ж кляўся, што больш не будзеш курыць, затрымаўшыся на працы і бегаць за кожнай спадніцай! — Але ж клятву не хлусіць я нікому не даваў!

Сутыкацца з хлуснёй непрыемна. Але адна справа, калі вас ашукваў прадавец на рынку, і зусім іншая — калі вам даводзіцца пастаянна выслухоўваць няпраўду ад уласнага мужа. У гэтай прайграўскай сітуацыі кожная жанчына пачынае нервавацца і хвалювацца, адчувае сябе падманутай і няшчаснай. У яе адразу ўзнікаюць два адвечныя пытанні: хто вынаваў і што рабіць (зразумець і дараваць ці шукаць новага мужа)? Дамы, памятайце: першае і галоўнае, што неабходна зрабіць, — супакойцца. Другое, не менш важнае, — супакойцца яшчэ больш. «Халодны» розум — значна лепшы дарадца, чым «гарачыя» эмоцыі.

Дэтальна прааналізуйце сітуацыю. Вярта высветліць, які часта муж хлусіць, каму і ў які нагоды. Можна стацца, што хлываецца — гэта характэрныя якасці яго асобы. І хлусіць ён не толькі вам, а ўсім і ўсюды (калі вас гэта, вядома, сцвярджае): начальніку, калегам, сябрам... У многіх людзей звычайна казачы няпраўду фарміруецца яшчэ ў дзяцінстве. Напрыклад, калі дзіця выхоўвалі строга бацькі, якія каралі за кожнае адступленне ад правілаў, то яно прывыкае ўсё ўтойваць: «Гэта не я разбіў бабуліну любімую вазу, гэта малодшы брат» і г.д. Праходзяць гады, а мадэль паводзінаў не змяняецца. Тут можа спатрэбіцца кансультацыя псіхатэрапеўта. І, вядома, каб стаць шчырым і праўдзівым, чалавеку прыйдзеца правіць значныя вольныя намаганні.

Але можа быць і так, што мужчына хлусіць толькі жонцы. У гэтым выпадку крыніца такіх паводзінаў трэба шукаць менавіта ў адносінах пары. Вося яны, магчымыя прычыны мужчынскай хлусні:

► **Жаданне не пакрыўдзіць жонку.** «Дарагі, мне пасуе гэтая жоўценякая сукенка ў зялёных гарохі?». Не, каханая. У ёй ты падобная да кураняці, якое запэкалася ў зялёнку. «Безумоўна, дарагая, ты ўпрыгожыш сабой любую сукенку!». Так, большасць мужчын гатовыя хлусіць, калі жонка задае пытанні, праўдзівы адказ на якія можа яе засмучыць. Каб пазбегнуць падобных сітуацый, варта растлумачыць мужу, што вы лепш ставіцеся да праўдзівых, хай і не вельмі пахвальных водгукаў, чым да «салодкай» хлусні. Ну і паклічыце на дапамогу сваё пачуццё гумару — без гэтага ніяк.

► **Жаданне выглядаць у вагах жонкі больш паспяховым.** Калі муж іштучна завяшае свае вартасці і дасягненні, то жонцы варта задумацца, ці не занадта крытычна яна яго ацэньвае. Каб у чалавека не ўзнікла жадання прыдумляць сабе падзвігі, трэба верыць у яго і прымаць такім, які ён ёсць. Крытыка павінна быць дэзіраванай і — гэта цяжка, але вы справіцеся — аб'ектыўнай. Забудзьцеся пра фразы кшталту «Біл Гейтс — першы ў спісе Forbes, а ты — толькі 10 345 567 867 789-ы!», ні ў якім разе не параўноўвайце мужа з іншымі мужчынамі не на яго карысць, таму што гэта ўспрымаецца вельмі балучна і ў будучыні можа справакаваць хлусню падобнага тыпу.

► **Жаданне пазбегнуць негатыўных наступтаў, сварак, скандалаў.** Калі жон-



ка занадта абмяжоўвае асабістую прастору мужа і кожнае яго адхіленне ад прымальнага для яе варыянт паводзін заканчваецца скандалам або натацыямі, з цягам часу нават сумленны чалавек не вытрымае і пачне падманваць. Калі жонка супраць сустрача мужа з сябрамі, а яны якраз паклікалі яго глядзець матч Лігі чэмпіёнаў, «зацюканы» муж скажа, што затрымаецца на працы. Каб не дапускаць падобных выпадкаў, дастаткова даяраць каханаму чалавеку і прызнаваць яго права на асабістую прастору. Жанчынам трэба памятаць, што яны не строга «мамы», якія кантралююць кожны крок і тым самым вымушваюць хлусіць, а надзейныя партнёры, з якімі можна параіцца ў любой сітуацыі. Адносіны стануць сапраўды даяральнымі, і муж не будзе хлусіць і выкручвацца, а паспрабуе гаварыць праўду.

► **Здрада.** Пералічаныя вышэй сітуацыі застасуюць, але большасць жанчын можа з імі мірыцца. Калі ж з дапамогай хлусні спрабуюць утаіць здраду (ці, крый Божа, здрады), то гэта ўжо вельмі сур'ёзна. Як будзе развівацца сітуацыя ў кожным асобным выпадку, залежыць ад самой жанчыны. Калі гаворка

ідзе пра адзінаковую здраду і муж лічыць яе вялікай памылкай, раскайваецца і месца сабе не знаходзіць ад сорама, некаторым жанчынам удаецца дараваць здрадніку і збараць адносіны. У выпадку пастаянных паходаў мужа «налева»... Надзей на захаванне шчаслівага шлюбу мала. І выратаваць яго дапаможа толькі сур'ёзная работа над адносінамі, якую будуць выконваць і муж, і жонка. Трымайцеся.

Наогул, калі адносіны з гэтым чалавекам для вас каштоўныя, трэба прыняць усю магчымыя захады, каб яны сталі шчырымі. Давярайце мужу, прымайце яго з усімі недахопамі, падтрымлівайце яго ва ўсім, і ён стане больш сумленным. Але калі ад чалавека няма адпаведнай пазітыўнай рэакцыі, ці варта марнаваць уласныя намаганні на паліпшэнне сітуацыі ў шлюбе? Не будзем даваць адназначны адказ, дадзім вам магчымасць зрабіць выбар самастойна. І памятайце: несправядліва патрабаваць ад мужа сумленнасці, калі вы і самі не можаце ёй пахваліцца!

Міра КРАВЕЦ

Мужчынскі погляд

Мы думаем... з рознай хуткасцю

У апошні час мой сябра Алег пачаў скардзіцца на сваю сужыцельку Ірыну. Раней усё было інакш, скаргаў я не чуў. Знаёмыя яны каля двух гадоў, або ў разводзе — як не сысціцца адзіночкі людзям? Алег, можна сказаць, з рэчамі перайшоў да Ірыны ад бацькоў, бо тая жыве адна, выхоўвае дачку.

— Чапльецца да кожнай дробязі, — абурраецца Алег за шклянкі піва. — Бывае настолькі агрэсіўнай, быццам бы я вычварыў штосьці неверагоднае. Яна раней такой не была! Чаго ёй не хапае? Вядома, я не падарнак — аліменты, ды і якая там зарплата ў настайніка... Але нязжо ёй будзе лепш, калі мы развітаемся?

А можа, яна проста хоча замуж за цябе?

— Замуж? Напэўна, не, бо нічога не каза- ла. Дык яна ўжо была замужам! — паціоў па плячамі Алег. Мужчыны, — асобы без гадзініка ў галаве, у большасці сваёй жывём адным днём. Можна сказаць і інакш: мы з жанчына- ми думаем... з рознай хуткасцю. Мая калега па рабоце сёння са смехам прызнаецца, што праз два тыдні пасля знаёмства з будучым мужам ужо прыкідвала, як абставіць яго па- коі і прыгладвалася да шлюбных тудфлю (вышыня абцаска мела значэнне, бо патэн- цыйныя жаніх невысылі ростам). Яна ўжо ўсё «расклала па палічках», цяпрліва чакаючы таго дня, калі пачыраванелі і ўсхваляваны кавалер будзе мармытаць доўгачаканыя словы...

Ён яшчэ не ведаў, чаго хоча, не строіў ніякіх планаў. А яна не толькі ведала, але нават уяўляла колер шпалераў і памер канала.


Аляксандр ГОРБАЧ

Смех — найлепшыя лекі

Прывітаеца Дню медыцынскіх работнікаў

Па гарызанталі: 3. ... садзіцца — цэльца маладзіца (жарт. прык.). 8. ...-ды-мар'я. Народная назва лекавай расліны, настой травы якой выкарыстоўваецца пры лячэнні экзэмы, дыятэзу, эпілепсіі, а таксама загойвае раны. 9. Ад хворага месца ... не адыодзіць (прык.). 10. Самая высокая ... чалавека — быць урачом (англ. прык.). 11. Расціранне цела з лячэбнай мэтай. 12. Паўднёвае дрэва з цвёрдымі духмянымі пладамі, якія вялікі ўрач Авіцэна выкарыстоўваў пры расстройстве стрававання. 14. ...-фактар. Складанае арганічнае рэчыва ў крыві людзей, якое абумоўлівае сумяшчальнасць і несумяшчальнасць крыві донара і рэцыпіента. 16. Умоўная велічыня, адносна якой вызначаецца тэмпература чаго-небудзь. 17. Пачуццё меры ў паводзінах. 19. Тое, што і біяполе. 20. Калі перахвату перасоўваецца, дык гэта — ... (жарт. прык.). 21. ... добры лекар вылучыць хутчэй, чым сорок дзённых (прык.). 22. Адзін з найважнейшых сімвалаў у міфалогіі, шэрагу рэлігій, геральдыцы, які, на думку многіх даследчыкаў, сімвалізуе імкненне да вечнасці, да Бога. 24. Зоркі — ... Сонца (прык.). 26. ... адна, а хвароб многа (прык.). 28. ... — найлепшыя лекі (прык.). 29. Аўта- або мотагонкі на спецыяльных спартыўных машынах. 30. Хірург — высокаўзброены ... (жарт.).

Па вертыкалі: 1. ... трасца, Ірадава дачка. Адна з назваў хваробы, якая уяўлялася ў жаночым абліччы; каб не было яе, рэкамендавалі купцаца ў ледзяной вадзе, пацалаваць свінню ў лыч, прымушалі хворага 13 разоў аббегчы вакол хаты, наचाваць на могілках. 2. ... — найлепшыя доктор, але дрэнны касметолог (прык.). 4. Тое, што неабходна пацыенту ад урача. 5. Наяўнасць чаду ў хаце, што неабспечна для здароўя. 6. «Прыпісала мне дыету» Родная мая кабетка: \... нішчымы, праснакі, \Качарга ды мацюк» (прыпеўка). 7. Не бяда, што слоўны ..., а бяда, што і ў думках запор (прык.). 12. «... нельга вылучыць, але пра яго можна забыць». (Файна Ранеўская). 15. ... — гэта проста ныведанне сваіх хвароб (прык.). 18. Назва некаторых раслін з трайчастымі лістамі. Да ліку іх адносяцца канюшына, якой з даўніх часоў лячылі артрыты, малярыю, ангіну, бранхіт, дызентэрыю. 21. Рака на Палессі, апетая Я.Купалам. 22. На чужыне і ... загіне (прык.). 23. Жыццёваісанне святых. 25. ... пражыць — не мора пералічыць (прык.). 27. Рады бы ў ... ды занімаматыры не пускаюць (жарт. прык.).



Правярце, калі ласка, адказы:
 Па гарызанталі: 3. Скуначка, 8. Ірадава дачка, 9. Ахара, 10. Урач, 11. Масажаж, 12. Авіцэна, 14. Фактар, 16. Тэмпература, 17. Мера, 19. Біяполе, 20. Дыягност, 21. Дыягност, 22. Купалам, 23. Жыццёваісанне, 25. Пражыць, 27. Рады бы ў... ды занімаматыры не пускаюць.
 Па вертыкалі: 1. Трасца, 2. Дыягност, 4. Урач, 5. Чад, 6. Дыета, 7. Бяда, 12. Нельга вылучыць, але пра яго можна забыць, 15. Ныведанне сваіх хвароб, 18. Канюшына, 21. Рака на Палессі, 22. Купалам, 23. Жыццёваісанне, 25. Пражыць, 27. Рады бы ў... ды занімаматыры не пускаюць.



Песню бярыце з сабою

ЧАМУ НЕ ПРЫЙШОЎ, ЯК МЕСЯЦ УЗЫШОЎ

Народная песня — прыкметны дыямент краю. Сваім ззяннем, якое разнакалерна пераліваецца-зіхаціць у залежнасці ад асяроддзя, яна ажыўляе навакольную прастору, робіць яе непаўторна ўтульнай, духоўна багатай.

Песня «Чаму не прыйшоў, як месяц узышоў», якую запісаў этнамузыкант Уладзімір Раговіч у 1960 годзе ў вёсцы Глінь Крычаўскага раёна, арганічна спалучае варыянтны іншых фальклорных твораў і выбудоваецца як балада. У першай частцы паўтараецца змест песні «Чаму не прыйшоў, як месяц узышоў», толькі на ўключачаецца страфа:

Большая сястра сядзельца знайшла,
 Коніка асядлала:
 — Ты скачы, браток, да дзяўчынкі той,
 Што цябе чакала?

Другая частка песні пераклікаецца з песняй «Зязюля», якая неаднаразова гучыць сёлета на тэлепраграме «Беларусь 3» (перадача «Сто песень для Беларусі») у інтэрпрэтацыі спявачкі і кампазітаркі Іскіі Абалян. Аднак песня «Чаму не прыйшоў, як месяц узышоў», што прапануецца сёння, мае вельмі істотныя жывыя сэнс, лагічна абгрунтаваны. У расповедзе пра сямейныя адносіны выразна прасочваюцца думкі пра шляхі трываласці сямейнага саюза і пра гаючую сувязь з роднымі мясцінамі. Нават у сям'і, створанай на каханні (як падаецца ў першай частцы песні) узнікаюць праблемы. І мудры наказ маці, парады не здольныя часам дапамагчы, сусцешыць душу. Толькі сустрэча з родным домам прыносіць душэўны парадок, духоўнае прасвятленне.

Ты і Я.
 Нічога больш
 навокал.
 Ні зямлі, ні сонца,
 ні аблокаў.
 Я і Ты.
 Нікога больш. Ніколі.
 Ні людзей, ні птушак
 ў вольным полі.
 Ні валочак, што цябе віталі.
 Ні вятрыскі, што спяваю
 пра далі.
 Ні мурогаў з роснаю травой
 Дзе блукалі басанож
 з табою.
 Мы ўдваіх. Нічога больш
 не трэба,
 Каб шчаслівым быць
 пад гэтым небам.



Яўгена ПІСЬМЕННИК
**ФОТА
 СЛОВА**

— Чаму не прыйшоў, як месяц узышоў,
 Як цябе чакала?
 Ці каня не маў, ці сцэжкі не знаў,
 Ці маць не пускала?

— І коніка маў, і сцэжачку знаў,
 І маці пускала.
 Ды менша сястра, ды Бог не ўзраста,
 Сядзельца схавала.

Цячэ рэчанька, цячэ брыстая,
 Скоху — пераскочу.
 Адаў, мамачка, адаў, родная,
 За каго я хачу.

Маці аддала, ды наказ дала:
 «У гасцяч не бываці,
 А як табе горачка будзе,
 Не прыходзь дахаты».

Цярпела я год, цярпела другі,
 Трэці не сцярпела.
 Ператварылася шэрай зязюляй,
 Дадому зляцела.

Прыляцела ў сад, сад зялёненькі,
 Стала кукаваці...
 Стала кукаваці, жалю задаваць,
 Каб пачула маці.
 Сядзіць мамачка ля вакенечка,
 Ручнік вышывае.

А малодшы брат на парозе стаў,
 Ружжо зараджае.

— Дазволь, мамачка, дазволь, родная,
 Зязюлю забіці,
 Бо яна куде, жалю задае,
 Што ёй цяжка жыці.

— Не дазволю я, роднае дзіця,
 Зязюлю забіці.
 Шэра зязюля, як твая сястра,
 Хоча яшчэ жыці.

Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца.

Падрыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН

Сардэчна віншваем таленавітую **ПІСЬМЕННИЦУ** з **вёскі Мачуль Столінскага раёна, члена Саюза Письменнікаў Беларусі, пастаянную аўтарку газеты «Звязда» Галіну БАБАРЫКУ** з важнай юбілейнай датай!

Еднасць душы і прыроды —
 Паэзіі кволая ніць.
 Лёсу прысуд: без выгоды
 Радзіме заўсёды служыць.

Зычым шануюнай Галіне Сідараўне і надалей «выкрасаць» гэтка прыгожыя паэтычныя радкі, выдаваць кнігі, якіх зачаліся чытаць. Натхнення, здароўя, радасцяў у жыцці — асабліва ў дзецях і ўнуках, у сям'і, у нашай творчай супольнасці, якая таксама — нібы сям'я.

Брэсцкае абласное аддзяленне
 Саюза Письменнікаў Беларусі.

СЁННЯ

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 4.37	21.45	17.08
Віцебск — 4.18	21.43	17.25
Магілёў — 4.27	21.35	17.08
Гомель — 4.33	21.22	16.49
Гродна — 4.54	21.59	17.05
Брэст — 5.04	21.50	16.46

Месяц


Маладзік 16 чэрвеня.
 Месяц у сузор'і Льва.

Імяніны

Пр. Валерыі, Марыі, Багдана.
 К. Багдана, Міхала, Рафала.



ЗАЎТРА



...у суседзях

ВАРШАВА +18...+20°C	КІЕЎ +24...+26°C	РЫГА +19...+21°C
ВІЛЬНЮС +16...+18°C	МАСКВА +21...+23°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +21...+23°C

Даты | **Падзеі** | **Людзі**

20 ЧЭРВЕНА

1840 — Сэмюэл Морэз запатентаваў тэлеграф. Ідэя стварэння тэлеграфа была далёка не новай, аднак менавіта Морэз прыклаў больш за ўсё намаганняў для яе практычнай рэалізацыі. Першая ж тэлеграма была адпраўлена з Вашынгтона ў Балтымар толькі 24 мая 1844 года. У ёй было ўсяго чатыры словы: «Шудоўныя справы твае, Госпадзі».

1910 года — нарадзіўся Сяміянэў Канстанцін Арсеневіч — беларускі, украінскі і расійскі дыржор. Народны артыст СССР. З 1938-га дыржор Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі, у 1939—1941 гг. мастацкі кіраўнік і дыржор Дзяржаўнага народнага аркестра Беларусі. З 1946 года выступаў пераважна як сімфанічны дыржор з вядучымі аркестрамі краіны. У 1961—1966 і 1975—1976 гадах галоўны дыржор Кіеўскага тэатра оперы і балета імя Т. Шаўчэнкі, у 1966—1975 — Ленінградскага тэатра оперы і балета імя С. Кірава. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Украіны імя Т. Шаўчэнкі.

1940 год — у вёсцы Самуйлы Браслаўскага раёна Віцебскай вобласці нарадзіўся Паўлаў Якаў Савельевіч, беларускі гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар. У 1967 г. скончыў БДУ. Працаваў у Інстытуце гісторыі партыі пры ЦК КПБ, Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, Беларускім НДІ дакументазнаўства і архіўнай справы. Даследаваў гісторыю рэвалюцыі 1905—1907 гг., грамадзянскай вайны і ваеннай інтэрвенцыі 1918-1920 гг. у Расіі і Беларусі, падпольнай і партызанскай барацьбы ў Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну і інш. Памёр у 1996 годзе.

Было сказана

Янка БРЫЛЬ, празаік, перакладчык:
 «У кожнага з людзей свае даліны і ўзгоркі, свая хада па іх, а неба, зорнае неба — адно...»

ЗВЯЗДА
народнай культуры
 ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

РАЇЦА. У асноўным гаспадарчая дзейнасць пачыналася разам з першым промнем сонца. Пачвардзена гэтаму знаходзіцца ў амавах: «Устану я рана-раненька, памыюся белым-беленька».

♦ У традыцыйных уяўленнях славян час узыходу сонца быў надзелены самай высокай ступенню сакральнасці. Ад гэтым найбольш пераканана сведчаць творы розных фальклорных жанраў. У шэрагу казачных сюжэтаў прысутнічае матыў, які пацвярджае народны менталітэт: «Пераначуем — болей пачуем».

♦ Гэты час быў напоўнены шматлікімі малітвамі. Адны з іх прысвячаліся Творцу і Божай Маці, другія — адпаведнаму дню тыдня, трэція — свайму анёлу-ахоўніку, чацвёртыя распачыналі сумесную сямейную трапезу.

♦ Нашы дзяды паўтаралі азы духоўнай культуры ў адносінах сакральнасці гэтага часу. Яны строга наказвалі, пасілі, папярэджвалі аб тым, што «пакуль ідзе служба ў храме, нельга спяваць, крычаць, ляяцца, гуляць у рухавыя гульні, якія суправаджаюцца сваркамі і крыкамі». Калі трэба было заканчваць якія-небудзь справы, то прыступіць да іх можна было толькі пасля поўдня.

♦ У народным асяродку добра ведалі пра тое, што нарытоўваць лес на будоўлю хаты трэба ў першай палове дня (да поўдня).

♦ Найбольш спрыяльным часам для пасадкі агуркоў лічыўся час выгану жывёлы ў поле (з раніцай) і той дзень, калі неба закрыта аблокамі, якія не прыносяць дождж.

♦ На думку вядомых народных лекараў, раніца была самым спрыяльным часам для лячэння шэрагу захворванняў.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАКАШТУЙЦЕ!

Балгарская луканка

Гэта цудоўны мясны далікатэс. Прадуктаў спатрэбіцца мінімум, але працаваць будзе даўдзельца! У канчатковым выніку мы атрымаем каўбасу, якую можна падаць да стала як закуску, а можна выкарыстоўваць у салатах і саленках. Захоўваецца яна добра — проста вісіць у халаднаватым месцы.

Спатрэбіцца: соль — 45 г, перац чорны — 1 ч. л., кішкі — 4 шт., свініна з тлушчам — 1500 г.

Мяса трэба парэзаць на буйныя кавалкі. Пасаліць і старанна ўцерці ў іх соль. Узіць блыху або вялікае блюда. Зверху пакласці шырокую накрывку, каб яна была нібы з нахілам. Выкладваем на накрывку мяса ў адзін рад. Накрываем і ставім у халаднаватае месца на суткі. Праз суткі дастаем. Адрозу відаць, што сцёк увесь лішні сок з мяса, ён нам не патрэбны. Маса абсушвае сурвэткамі і прапускаем праз мясарубку з самай буйнай насадкай. Першым і старанна перамешваем. Яшчэ раз прапускаем праз мясарубку, але на гэты раз з дробнай насадкай. Зноў старанна перамешваем.

Кішкі трэба папярэдне пачысціць і замачыць у вадзе. Калі вы купілі ўжо гатовыя, проста намачыце, яны стануць больш мяккімі і паслухмянымі. Для набівання фаршам кішак выкарыстоўваем адмысловую насадку ў мясарубцы. Калі ў вас такой няма, можна выкарыстоўваць простую, пластыкавую бутэльку, зрэзаную ля рыльца, але даўдзельца набіваць уручную. Набіваем кішкі даволі шчыльна, імкнучыся не дапусціць паветра.

Завязваем кожную каўбаску па краях. Потым з дапамогай іголькі трэба выпусціць усё паветра, прыскакачы каўбаску да стала. Падвешваем яе ў халаднаватым месцы, якое добра праветрываецца. Праз тыдзень пачынаем яе вальцаваць, каб выходзіла лішняя паветра, каўбаса становіцца цяврдзейшай і прымаляе форму. Кладзём яе на стол і раскочваем качкай, не моцна, каб не парваць. Калі яна падсохне і стане цяврдзейшай, можна і мацней, ужо можна не бацца. Вяліцця яна будзе каля месяца. Каўбаса гатовая, калі яна стане абсалютна цяврддай.

ВАРТА ВЕДАЦЬ

- ♦ Адваротны бок бананавай лупіны адпаліруе сталовы прыборы.
- ♦ Калі скончылася зубная паста, можна пачысціць зубы содай! Да таго ж, яна добра адбеляе іх.

ДРУГОЕ ЖЫЦЦЁ

Скрабок з лыжкі

Ёсць у вас старая лыжка, якой амаль не карыстаецеся? Калі ёсць — не выкідаеце. Яе лёгка можна ператварыць у патрэбную на дачным участку рэч — у скрабок. Для гэтага лыжку трэба абрэзаць напалову, як паказана на малюнку. Потым з дапамогай малатка распляскаеце яе да формы скрабка. І выдатны інструмент для ачысткі рыдлёвак, матык і нават культыватараў ад наліплага бруду гатовы. Можна пачысціць і падэшву гумовых ботаў, зняць глебу з гаршочка.

Да таго ж, калі лыжка была з нержавейкі, скрабок зусім неабавязкова захоўвае ў закрытым памяшканні. Можна проста падвесіць дзесьці пад дахам на цвічок — і тады, пры неабходнасці, ён заўсёды будзе пад рукой.

РАПТА СПАТРЕБІЦА

Ідэі для дачы

Вяшак. Сістэма палівы. Месца для вогнішча.

УСМІХНЕМСЯ

- Вы жанаты, Сямён Маркавіч?
- Разведзены.
- І моцна развялі?
- Ну, як скажаць... Майкі ж такі пакінулі.

«Незабыўны адпачынак у Крыме! 6 дзён, 7 начэй!»
 — Гэта ў якім гатэлі?
 — Якія гатэлі?! На Керчанскай пераправе! І гэта толькі туды!

Хлопец з сяброўкай едуць у аўто, дзятка за рулём. Машыну спыняе дашнік:
 — Вы выехалі на сустрэчную паласу, і не першы раз, правы канфіскаўем.
 Хлопец:
 — А ты іх купляў, каб адбіраць?!

Добрай жонкай быць шкодна, муж псуецца.

Твая чарга хвароць на грып.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРПІКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛІШЧУК, А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНУА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕУСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШКА.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЬ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзельна: пісьмаў — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 284 44 04, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадатка: «Чырная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zvyazda.by; ПРІЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zvyazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zvyazda.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дом друку» ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.102. Індэкс 63850. Зак. № 2422.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
 19 чэрвеня 2015 года.